

# У БЕЛАРУСІ ЁСЦЬ УСЕ ПЕРАДУМОВЫ ДЛЯ ШТОМЕСЯЧНАГА НАРОШЧВАННЯ ТЭМПАЎ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦА

У Беларусі ёсць усе перадумовы для штомесячнага нарошчвання тэмпаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, каб да канца гэтай пяцігодкі выканаць задачы, пастаўленыя Прэзідэнтам. Аб гэтым далажыў кіраўніку дзяржавы Аляксандру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

За студзень-красавік гэтага года ў цэлым дасягнуты запланаваныя параметры. Тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту склаў 106,1 працэнта. Аб'ём вытворчасці прадукцыі прамысловасці склаўся на тым жа ўзроўні.

Што датычыцца сельскагаспадарчага блока, то тут рост вытворчасці за 4 месяцы склаў 105,4 працэнта. Гаворачы пра пасуюную кампанію, Сяргей Сідорскі далажыў Прэзідэнту, што Віцебская вобласць застаецца адзінай вобласцю, якая да сённяшняга дня з-за неспрыяльных умоў надвор'я не завяршыла пасуюную.

Аляксандр Лукашэнка таксама быў праінфармаваны, што ў гэтым годзе Беларусь дасягнула пэўных поспехаў і па развіцці новых рынкуў для паставак беларускай экспертнай прадукцыі. Прыкладам гэтайму можа служыць праведзены 14-15 мая візіт урадавай дэлегацыі ў Тарстан, дзе Беларусь адкрыла найноўшую вытворчасць сучаснай мадэлі беларускіх трактароў. У цэлым тэмпы росту экспарту беларускіх тавараў за студзень-сакавік 2010 года да аналагічнага перыяду мінулага года — 129,2 працэнта.

Рост аб'ёму інвестыцый у асноўны капітал за гэты перыяд склаў 100,2 працэнта.

Што датычыцца будаўніцтва жылля, то за 4 месяцы ў Беларусі было ўведзена ў эксплуатацыю 1,5 млн кв.м жылля, прычым больш за 0,9 млн кв.м было ўведзена для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (па гэтым паказчыку Беларусь у разы аспрэджвае асобныя краіны-суседзі). Прэзідэнт яшчэ раз запатрабаваў вытрымліваць стратэгію работы ўрада і мясцовых органаў улады — максімальна забяспечваць жыллем тых, хто мае ў ім патрэбу.

Інфляцыя ў краіне ў сярэднямесячным вылічэнні за студзень-красавік склала 0,8 працэнта.

Кіраўнік дзяржавы быў праінфармаваны аб тым, што 21 мая 2010 года ў Санкт-Пецярбургу пройдзе Савет кіраўнікоў урадаў СНД, а таксама два пасяджэнні Міждзяржсавета ЕўрАзЭС на ўзроўні кіраўнікоў урадаў — у рамках 5 дзяржаў і вышэйшага органа М'тнага саюза. Да падпісання падрыхтаваны пагадненні на ўзроўні кіраўнікоў урадаў у адпаведнасці з даручэннямі, дадзенымі кіраўнікамі дзяржаў на сустрэчы ў рамках ЕўрАзЭС і М'тнага саюза. Тыя дакументы, падрыхтоўка якіх была ўскладзена на беларускі бок, прайшлі працэдуру ўгадненняў у экспертаў і гатовы да падпісання.

Ёсць таксама шэраг пытанняў, дзе беларускі бок будзе адстойваць сваю прынцыповую пазіцыю. Гэта датычыцца перш за ўсё неўвядзення ў дзеянне або адмены абмежаванняў па свабодным перамяшчэнні тавараў у М'тным саюзе. Гэта, напрыклад, датычыцца м'тных пошлін на нафту і нафтапрадукты ў М'тным саюзе.

Прэзідэнт даў даручэнні адносна ўмоў увозу фізічнымі асобамі легкавых аўтамабіляў у Беларусь ва ўмовах М'тнага саюза. Пазіцыя беларускага боку ў тым, каб максімальна былі ўлічаны нашы інтарэсы. Сутнасць яе — захаванне м'тных пошлін або прыняццё ўзвжанае разнашэ і зрабіць іх такімі, якія задаволялі б усе тры дзяржавы. Казахстанскі бок у перагаворным працэсе падтрымлівае прапанову беларускага боку па гэтых пытаннях, паведамліў кіраўнік беларускага ўрада.

Акрамя таго, будзе разглядацца і шэраг пытанняў, якія датычацца функцыянавання свабодных эканамічных зонаў. Яны ёсць у Беларусі, і ў Расійскай Федэрацыі, і ў Казахстане. Прычым у Беларусі і Расіі ёсць высокаэфектыўныя тэхналагічныя зоны, а ў Расіі і Казахстане ёсць яшчэ і сыравінныя зоны. Таму бакі павінны максімальна зблізіць свае пазіцыі ў гэтым пытанні.

## БАГАТЫ ТАКСАМА ПЛАЦЦЬ. НА ПОЎНУЮ!

**ЗПЕРШАГА** чэрвеня некаторыя катэгорыі грамадзян будуць плаціць за жыллёва-камунальныя паслугі не па тэарэтычных для насельніцтва, а па поўным сабекошце камунальных паслуг. У прыватнасці, расквашліцца прайдзецца так званым багатым грамадзянам, якія маюць некалькі кватэр ці вялікі сядзібны дом. Больш падрабозна пра новаўвядзенні, зацверджаныя постановай Савета Міністраў № 639 ад 28 красавіка 2010 года, журналістам на прэс-канферэнцыі патлумачылі прадстаўнікі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

### НЕ ЖЫВЕШ У КВАТЭРЫ — ПЛАЦІ ПОЎНУЮ КАМУНАЛКУ

Што тычыцца кватэр, то з 1 чэрвеня болей выдаткаў з сямейнага бюджэту будзе ў тых грамадзян, якія маюць ва ўласнасці некалькі жылых памяшканняў, але не зарэгістраваны там. У такім выпадку плаціць прайдзецца за іх тэхнічнае абслугоўванне і цэнтральнае ацяпленне не па тэарэтычна для насельніцтва, а па тэарэтычна, якія будуць забяспечваць поўнае вяртанне эканамічна абгрунтаваны выдаткаў на аказанне такіх паслуг. Наколькі гэта будзе аб'ёмна ў рублах ці працэнтах — трэба глядзець у кожным канкрэтным выпадку, тлумачаць спецыялісты Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Але ўсё ж некаторыя лічбы Сяргей ІВАНШЫЦА, намеснік начальніка ўпраўлення эканомікі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, назваў. Прынамсі, тэарэтычны і фактычны, якія забяспечваюць поўнае вяртанне эканамічна абгрунтаваны выдаткаў на іх аказанне, на сёння зацверджаны Саўмінам у наступным памеры (у дужках для параўнання падаём тэарэтычны і фактычны для насельніцтва): на паслугі па тэхнічным абслугоўванні жылых дамоў — 622,5 руб за 1 кв. м. (296 руб.), на цэплавую энергію для патрэбы ацяплення і гарачага водазабеспячэння — 86994 за 1 Гкал (43458,3 руб.).

СТАР. 2



18 МАЯ 2010 г.  
АЎТОРАК  
№ 94  
(26702)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## САДОВАЯ БУЛЬБА



Мікалай КАЧАН і яго сын Уладзімір на пасадцы бульбы. Вёска Сарочына, Ушацкі раён.

## КАНТРАКТ — ЗАКОН. ЗА ПАРУШЭННЕ КАМПЕНСАЦЫЯ?

Тэае правы

Сяргей ГРЫБ

**ЯК СВЕДЧЫЦЬ** статыстыка, па колькасці арганізацый розных формаў уласнасці і колькасці працоўнага насельніцтва сферам усёх рэгіёнаў Беларусі бюспрэчэнным лібрам з'яўляецца Мінск — у найбуйнейшым горадзе краіны занята больш чым 1 млн 80 тыс. чалавек. Аднак таксама не скарэкт: менавіта ў сувязі з гэтым у сталіцы і ўзнікае шмат няпростах «працоўных» пытанняў. У прыватнасці, у якіх сітуацыі выпадае весці гаворку аб аплата звышурочных, калі павінны адбывацца канчатковыя разлік пры звышурочнай і што трэба ведаць пры скарачэнні — усё гэта стала тэмамі «гарачай лініі», што былі наладжаныя днямі камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама.

### ГАДЗІНЫ МОГУЦЬ ПАЛІЧЫЦЬ ЗА МЕСЯЦ ЦІ ЗА ГОД

У арганізацыі вызначаны графік зменнасці, пры гэтым у адзін тыдзень выпадае працаваць больш, а ў другі — менш за 40 гадзін. Ці павінны лічыцца перапрацоўкі ў тыдні, калі перавышаецца «стандартная норма», звышурочнымі?

— Паводле Працоўнага кодэкса, у арганізацыях, дзе па ўмовах вытворчасці немагчыма або эканамічна неэфектыўнае выкананне вызначанай для пэўнай катэгорыі супрацоўнікаў штодзённай або штотыднёвай працягласці працоўнага часу, гэты час можна лічыць падсумавана за поўны перыяд — скажам, за месяц, квартал або год, — тлумачыць намеснік начальніка аддзела працы і зарплатаў камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Яўген Казакевич. — Прычым пры падсумаваным уплыве штотыднёвай нормы можа быць болей або менш за «стандартны» 40 гадзін. А пастава кажаць пра звышурочныя (і, адпаведна, пра іх павышаную аплату) з'явіцца толькі тады, калі супрацоўнік перавысіць сваю норму выхад у цэлым за ўліковы перыяд.

Разам з тым, тут трэба мець на ўвазе дзве акаліччаны. Па-першае, падсумаваны ўлік працоўнага часу можа ўводзіцца наймальнікам толькі пасля ўгаднення з прафсаюзам. І па-другое: заканадаўства вызначае, што пры падсумаваным уплыве штодзённай працягласці працоўнага часу не можа быць болей за 12 гадзін.

### ХТО ПРАЦУЕ, КАЛІ ЁСЦЕ АДПАЧЫВАЮЦЬ?

Зноў жа цікавая сітуацыя. Паводле графіка змен, выхад на працу прыпаў на святочны дзень. Ці мае права наймальнік патрабаваць працаваць у святя?

— Увогуле ў дзяржаўныя святы і святочныя дні, вызначаныя кіраўніком дзяржавы, работа выконваецца сапраўды не павінна, — заўважае Яўген Казакевич. — Аднак у гэтым выпадку будзе выключэнні. Так, у дзяржаўныя святы і святочныя дні дапускаецца работа, спыніць якую немагчыма па тэхналагічных прычынах, работы, выкліканыя неабходнасцю пастаяннага бесперапыннага абслугоўвання насельніцтва ці арганізацый, а таксама неадкладнай рамонтных і пагрузачна-разгрузачных работ.

Работы, спыніць якія немагчыма па тэхналагічных меркаваннях, і работы, звязаныя з неабходнасцю бесперапыннага абслугоўвання, плануюцца загадзя ў графіку зменнасці ў лік месячнай нормы працоўнага часу. А неадкладнай рамонтных і пагрузачна-разгрузачных работ у святы ці святочныя дні павінны выконвацца зноў жа паводле графіка або, калі прадугледзець такую патрэбу будзе немагчыма, — паводле распрацавання наймальнікам. Такім чынам, калі гэтыя працаваць вытрыманьня, то запатрабаваць выхад на працоўнае месца ў святочны дзень можна. Аднак не варта забываць: паводле Працоўнага кодэкса, работа ў дзяржаўныя святы, святочныя і выхадныя дні ў любым выпадку аплачваецца не менш чым у двойным памеры.

### ДА ЗВАЛЬНЕННЯ АБАВЯЗКІ ЗАСТАЮЦА

Скарэчэнне штатнай — сітуацыя звычайна неспрыяльная. І тым не менш калі яна ўзнікае, адразу ж напрошаецца цалкам лагічнае пытанне: што павінны выплаціць наймальнік пры звышурочнай? — Паводле 48 артыкула Працоўнага кодэкса, пры скарачэнні выплачваецца выхадная дапамога ў памеры не менш чым 3 сярэднемесячны заробкі работніка, — падкрэслівае Яўген Казакевич. — Апроч таго, варта заўважыць, што пры згодзе таго ж работніка з наймальнікам магчыма замена неабходнага двухмесячнага папярэджання аб будучым скарачэнні грашовай кампенсацыяй. Такая кампенсацыя вызначаецца або адразу ў памеры двух сярэдніх заробкаў, або, калі адлік тэрміну папярэджання ўжо пачаўся — прапарцыянальна часу, які застаўся да вызначанага дня звышурочнай.

Дарчы, у перыяд тэрміну папярэджання работнік застаецца паўнапраўным членам калектыву, ён павінны працягваць выконваць свае працоўныя абавязкі, падпарадкоўвацца правілам унутранага распарадку і, зразумела, атрымліваць зарплату. Аднак пры гэтым падсумаваны перыяд працы будзе аплатавацца па звычайнай стаўцы.

### «ГОП-СТОП, МЫ ПАДЫШЛІ 3-ЗА ВУГЛА...»

Былых супрацоўнікаў міліцыі з Гродна асудзілі за хабар

Руслан К. працаваў у органах міліцыі з 1998 года, Аляксандр С. апраўду форму на два гады пазней. Працавалі б і дагэтуль, гадавалі б дзяцей (і абодвух па двое), калі б не... Кіроўца аўтабусаўнага парка Гродна, назавём яго Сяргей, падчас райсаў эканомію каля 30 трыццаці бядзельнага паліва коштам 52 800 рублёў, якія вырашчыў прадаць. З гэтай мэтай пакінуў на прыпынку грамадскага транспарту «Хімалякно» службовы аўтабус і на чужым аўтамабілі разам з раней незнаёмым пакупніком прыехаў на аўтазаправачную станцыю. Ледзь паспеў аплаціць паслугу пры дапамоце магнітнай карткі, жыю яму выдалі ў арганізацыі для запраўкі службовага транспарту, як да яго падыйшоў апраўду міліцыі і запрасіў разгубленага мужчыну ў легкавы аўтамабіль, які знаходзіўся недалёку. Там міліцыйнер папраўсіў у паршальніка магнітную картку, сказаў, што за крадзеж паліва будзе складзены пратакол, прызначаны вялікі штраф і пра гэта паведамаць наймальніку. Сяргей скупаўся, што яго звышурочныя з работы, пачаў прасіцца, прапаноўваць грошы. Спачатку Руслан К. зрабіў выгляд, што хабар не бярэ, аднак у ходзе гутаркі загалосіў разабрацца без пратаколу. Сяргей дастаў 300 тысяч і па ўказанні міліцыйнера паклаў у размешчаную на прыяднай панэлі аўтамабіля скрыню для рэчэй... Лёгі заробак прыйшоўся па душы супрацоўніку міліцыі. І Руслан К. стаў часцяком наведвацца на аўтазаправачную станцыю ў пошуку нажывы. Сядзеў у засадах і да аднаго, то з напарнікам. Браў хабар не толькі грашамі, не грэбавалі і пакетами соку. Сведкі расказвалі, што бачылі, як з аўтамабіля нехта назіраў у бунколь за гэтай жа станцыяй, як Руслан К. падыходзіў да нейкага трактарыста, які абураўся, што нікому ніякага паліва не зліваў. Карыстаўся сваім службовым становішчам маладыя людзі на працягу двух месяцаў. Пакуль іх не затрымаў... Прыгаворам суда Руслану К. і Аляксандру С. прызначана пакарэнне ў выглядзе адбываўна 514 гадоў пазбаўлення волі з кырыфікацыяй маёмасці і адбываннем пакарэння ў папраўчай калоніі ва ўмовах умоцначнага рэжыму. Акрамя таго, на аналагічны тэрміны маладыя людзі пазбаўлены права займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых дзейнасці.

### ЯК НАС ДУРАЦЬ

Між тым, калі паршэнне пацвердзіцца, то варта нагадаць: за невыкананне або неаплачанае выкананне ўмоў кантракта наймальнікам ён мусяць выплаціць работніку пры «дэтарміновым» звышурочнай кампенсацыю — у памеры не менш за тры сярэднямесячныя зарплаты.

### У СІД ЗВЯРТАЮЦА БЯСПЛАТНА

Нарэшце, яшчэ адна па-сапраўднаму востра тэма — канчатковы разлік пры звышурочнай. Калі ён павінны адбывацца і дзе шукаць дапамогу, калі наймальнік паршэе закон?

— Усе выплывае, на якія мае права работнік, павінны быць зроблены неспасрэдна ў дзень звышурочнай, або, калі ў дзень звышурочнай работнік не працаваў, — не пазней за наступны дзень пасля прадуваўна працаваўна аб разліку, — зазначае Андрэй Жук. — У выпадку ж, калі гэтага не адбылося, работнік мае права спagnaць праз суд свой сярэдні заробак за кожны дзень паршэрміноўкі, а ў выпадку затрымаці часткі грошай — прапарцыянальна нявыплачанай частцы сумы. Пры гэтым варта адзначыць: пры звароце ў суд для вырашэння індывідуальных працоўных спрэчак, і ў тым ліку ў сувязі з канчатковым разлікам, работнікі вызваляюцца ад усіх судовых выдаткаў.

**ВНИМАНИЕ! С 15 мая 2010 г.**  
**ОТКРЫТ СЕЗОН ОХОТЫ**  
на косулю европейскую (взрослого самца)  
и на кабана (взрослого самца старше 2-х лет, молодняка до 2-х лет любого пола).  
Приглашаем всех желающих поохотиться в угодьях ОХОТ-ХОЗЯЙСТВА ОАО ГТФ «Неман», расположенных в восточной и юго-восточной частях Логойского района Минской области.  
По всем вопросам обращаться к егерю тел. 8 029 787 28 03 (Ярош Юрий). УНП 500047627.

## ЧЫМ МОЖА СКОНЧЫЦЦА БЕСПРЭЦЭДЭНТНЫ КРЫЗІС ЕЎРА?

НА ГЭТУЮ тэму наш карэспандэнт гутарыць з беларускім эканамістам, членам Грамадска-кансультатыва Савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Л.Ф. Заікам.

— Чаму сёння еўразонне па-ранейшаму так дрэнна? Гэтак дрэнна еўрапейскай валюце яшчэ не было за ўсю яе, прада, не вельмі доўгую, гісторыю існавання. Памятаецца, колькі чутак і змрочных прагнозаў было напярэдня і пасля ўвядзення еўра. Многія немцы і французы гучалі на ліквідцыі сваіх нацыянальных валют. Але нічога, усё абыйшлося. Еўра даволі хутка заняла вядучы пазіцыі ў свеце. А вось цяпер раптам...

— «Раптам» на суветных валютных рынках нічога само сабой не адбываецца. Калі так нехта гаворыць, то ён ці недаведчаны чалавек у сферы фінансаў, ці хітруе ў нейкіх мэтах. Так, сёння еўра апынулася ў беспрэцэдэнтным крызісе. Хоць гэтая валюта, якая была ўвядзена 1 студзеня 1999 года, выкарыстоўваецца ў 16 краінах, менавіта Грэцыя, як той Брут, нанесла па еўразонне самы небяспечны удар. У выніку сталі відавочныя слабавы бакі еўра. Гэтыя абставіны ад-

### Пашпарт паскорана аформіць танней

З 16 мая кошт паскоранага вырабу пашпарту зніжаны, а тэрмін вырабу — павялічаны. Як паведамліў карэспандэнту «Звязды» ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, з 16 мая ўвайшоў у сілу указ Прэзідэнта Беларусі ад 20 мая 2009 года гэтага года № 200, які вызначае адзіны тэрмін вырабу пашпарту грамадзянінам нашай краіны ў паскораным парадку, які складае 15 календарных дзён, а не 10 працоўных, і аплату ў 17 500 рублёў (раней 20 000). Акрамя таго, калі раней пашпарт грамадзяніна краіны, якія хадаічыцца аб выездзе на пастаяннае пражыванне за межы краіны, у паскораным парадку аформілі за 30 дзён, то з 16 мая гэты тэрмін будзе складаць 45 дзён пры аплаце 35 тысяч рублёў (раней 30 000). Дазволена рэгістрацыя па месцы знаходжання на тэрыторыі Беларусі тэрміна да 6 месяцаў грамадзянінам нашай краіны, якія выехалі на пастаяннае знаходжанне за межы Беларусі, па пашпартах серыі РР. Пры рэгістрацыі ім выдаецца пасведчанне аб рэгістрацыі, устаноўленае заканадаўствам. У ГУУС адзначылі, што афармленне пашпарту нійпоўнагадоваму грамадзяніну абыдзецца бясплатна, калі дакумент афармляецца не ў паскораным парадку.

Ігар ГРЫШЫН.

Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 18.05.2010 г. (для бн разліку)

▲ 1 долар ШВА..... 2 995,00	1 чэшская کرونا..... 144,07
▲ 1 еўра..... 3 686,25	1 польскі злоты..... 911,19
▲ 1 латывійскі лат..... 5 193,79	▲ 1 расійскі рубель..... 97,56
▲ 1 лійтоскі літ..... 1 064,47	▲ 1 украінская грывня..... 378,01

Курсы замежных валют для бізнесу разліку Цэнтрабанк РР

USD..... 30,6986	10 UAH..... 38,7462
1000 BYR..... 10,2637	EUR..... 37,7562

Аплатва Удзяльнік Грошова

**БЕЛАРУСБАНК**  
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» ТЕМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ДОСРОЧНО ЕДИНОВРЕМЕННО В ПЕРИОД с 24 мая по 31 декабря 2010 года ПОГАСЯТ КРЕДИТЫ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ВЫДАННЫЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ.  
Более подробную информацию о снижении процентных ставок по действующим кредитным договорам при досрочном погашении физическими лицами кредитов на общих основаниях можно получить в любом учреждении банка или на сайте <http://www.belarusbank.by>  
Лицензия на осуществление Банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100329912.

**РОЗГАЛАС** А П О Ш Н Я І Н Ф А Р М А Ц Ь Я С У Т А К

### Тыдзень цяпла і дажджоў

З пачатку тыдня да чацвярга на тэрыторыі краіны будзе паступаць цёплае і вільготнае паветра з боку Чорнага мора, паведамліў рэдакцыі галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрметэацэнтра Вольга ФЯДОТАВА.

Таму з 18 па 20 мая ўключна ўначы месцамі, а ўдзень амаль паўсюдна чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Удзень у асобных раёнах дажджы моцныя. Пры навальнічых месцамі ўзмацненне ветру парывамі да 15—20 м/с. Тэмпература паветра ўначы 8—16, удзень — 17—25 градусаў. Напяркына тыдня атмасферны ціск павялічыцца і ападкаў стане значна менш. Аднак і ў пятніцу-суботу месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература ўначы 7—14, удзень — 20—22 цяпла. А вось у нядзелю да нас завітае вільготнае паветра з боку Балтыйскага мора. Зноў чакаюцца сур'езныя дажджы. Тэмпература ўначы 10—16, удзень — 17—24, па пуднёвым усходзе — да 26 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

### УПАЛА Ў 8-МЕТРОВЫ КАЛОДЗЕЖ — І БЕЗ ТРАЎМАЎ

Па-сапраўднаму пашанцавала пенсіянерцы з вёскі Гарочычы Калінкавіцкага раёна, якая раніцай пайшла па ваду і выпадкова звалілася ў калодзеж глыбіні 8 метраў, узровень вады ў якім дасягае 2 метраў.

75-гадовая жанчына не атрымала відавочных траўмаў — выратавальнік хутка выявіў яе з бетоннай пасткі з дапамогай штурмавой лесвіцы. З дыягназам «нервовае расстройств» супрацоўнікі МНС перадалі пацярпелую мясцовым медыкам для далейшага абследавання.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

### ФАРШТАТ ЗАТАПІЛА

15 мая ў Баўрыску прайшлі моцныя дажджы: з 21 да 22 гадзін вывала больш за 12 мм ападкаў. У выніку адбылося падтапленне 129 прыватных падворкаў на 16 вуліцах і 5 завулках у прыватным сектары гарадскога раёна Фаршата.



— Для ліквідцыі наступстваў моцнага дажджу задзейнічалі каля 30 адзінак тэхнікі і больш за 30 чалавек, — паведамліў прэс-скаратар Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС Юрый МЯТЛІЦКІ. — Аднак на раніцу 17 мая яшчэ засталіся падворкаў і 35 жылых дамоў.

Ілона ІВАНОВА.

### МІЛЬЁНЫ ДЛЯ «СПОНСАРА»

Махляр «кідаў» на вялікія грошы людзей, прапаноўваючы ім дапамогу ў атрыманні крэдыту.

29-гадовы прайдзісвёт, паведамліў карэспандэнту «Звязды» прэс-афіцэр Лёнінскага РУВС Сяргей Козел, шукаў прасцякую праз інтэрнэт. З 2009 года па сакавік гэтага ён, у прыватнасці, праз суветную павуціну знаёміўся з грамадзянінамі, якія хацелі з дапамогай спонсараў расплачаць падпрямальніцкую дзейнасць альбо знайсці грошы для куплі дарагіх рэчэй. Такім людзям махляр прапаноўваў крэдыт і хутка афармленне неабходных дакументаў, але каб усё атрымалася на ўсё сто, ён прасіў дзесяць працэнтаў ад сумы крэдыту. На такую прынаду кіравалі, і за нібыта аформлены крэдыт хітру атрымліваў грошы. Напрыклад, у крмінальнай справе ўгадаюцца сумы ў 20 мільянаў рублёў, 25 тысяч долараў, вымантанчаныя ў пацярпелым махляром. Між іншым, ахвярамі падарожнага стала больш за 10 пацярпелых, але, паводле меркавання следчых, гэта яшчэ не апошняя лічба. Цяпер следствам устанавліваюцца асобы людзей, якія маглі стаць ахвярамі ў выніку дзеянняў «інтэрнэт-кредытара».

Ігар ГРЫШЫН.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — [www.zviazda.by](http://www.zviazda.by)

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА**  
КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)  
ПО ПРОЧУЕНИЮ ОАО «ЗЕНИТ-БЕЛОМО» (ПРОДАВЕЦ)  
**ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**  
по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Минская область, Вилейский район, Нарочанский с/с, д. Принта, в составе:  
Лот № 1: свинарник, об. пл. 848,5 кв.м. Начальная цена с НДС — 29 167 441 бел. руб. Земельный участок пл. 0,4518 га. Лот № 2: склад хранения семян, об. пл. 495,6 кв.м. Начальная цена с НДС — 17 312 321 бел. руб. Земельный участок пл. 0,6985 га. Лот № 3: склад зернофуража, об. пл. 442,5 кв.м. Начальная цена с НДС — 73 570 882 бел. руб. Земельный участок пл. 0,124

**ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ...**

...заслужнага артыстаў Беларусі Анжаліку Агурбаш з юбілеем. Дзякуючы яркаму таленту, вялікай працавітасці і нястомнаму імкненню да дасканаласці Вы змiглі дасягнуць творчых выршаных сучаснай эстрады, заваяваць вялікую папулярнасць і прызнанне», — гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў артыстаў за тое, што, апынуўшыся па волі лёсу ў Расіі, яна застаецца ў душы беларускай, сваім мастацтвам уносіць вялікі ўклад у прапаганду беларускай нацыянальнай культуры, умацаванне дружбы паміж народамі брацкіх краін.

...народага артыста Беларусі **Віктара Чарнабаева** з 80-годдзем. «За гды натхненнай, плённай працы ў калектыве Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Вы ўнеслі вялікі ўклад у развіццё айчынай культуры. Дзясяткі створаных Вамі незабыўных сцэнічных вобразаў, тысячы канцэртных выступленняў уважліў і залаты фонд сучаснага музычнага мастацтва, — адзначаецца ў віншаванні. — Няхай Вашы талент і майстэрства і ў далейшым сплужаць узбагачэнню духоўнай скарбніцы беларускага народа, з'яўляюцца дастойным прыкладам для маладых выканаўцаў».

Аляксандр Лукашэнка пажадаў юбіляру жыццёвага і творчага даўгалецця, здароўя, поспехаў, баздзярсці духу, дабрабыту і аптызму.

**Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

**15 МЕДАЛЁў НА ЧЭМПІЯНАЦЕ ЕўРОПЫ ПА САМБА**

У выхадныя ў мінскім Палацы спорту прайшоў чэмпіят Еўропы па самба, дзе ўзялі ўдзел прадстаўнікі 26 краін свету. Беларусь спартсмены заваявалі на турніры 15 медалёў: па 5 залатых, сярэбраных і бронзавых. Чэмпіят праходзіў пры падтрымцы рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Прэзідэнцкі спартыўны клуб».

На рахунку мужчынскай каманды 8 узнагародаў. На найвышэйшую прыступку паднімаліся Антон Машковіч (57 кг), Аляксей Сіценякоў (82 кг) і Юрый Рыбак (звыш 100 кг). Сярэбраны медаль заваяваў Яўген Семчанкін (100 кг), бронзавыя — Андрэй Курлыба (52 кг), Дзмітрый Базылюк (68 кг), Сцяпан Папоў (74 кг) і Андрэй Казусьнік (90 кг). У актыўне жаночай каманды сем прызавых месцаў. Золата заваявалі Кацярына Пракапенка (60 кг) і Юлія Барыскі (звыш 80 кг), сярэбранымі прызёрамі сталі Таццяна Масквіна (48 кг), Анжэла Паім (56 кг), Настасся Ляшкова (64 кг) і Кацярына Радзевіч (72 кг), бронза ў Кацярыны Кірылічанка (80 кг). У медальным заліку ўсіх агуляўся зборная Расіі: яна заваявала 8 залатых узнагародаў, 7 сярэбраных і 3 бронзавыя. Наша каманда размясцілася на другім месцы, затым ідуць Грузія — 2, 3, 1, Украіна — 2, 1, 7, Балгарыя 1, 0, 6 і Малдова — 0, 2, 1.

**ТРЭНЭРСКАЯ АДСТАЎКА НА КАРЫСЦЬ?**

Першыя матчы пасля зваляння галоўных трэнераў правалі сталінае «Дынама» і «Шахцёр». Барысаўскі БАТЭ ў чарговы раз не здолеў «распячатаць» вароты суперніка, на гэты раз салігорскага «Шахцёра», праўда, і свае захаваў у недатактынальнасці. У гэтым матчы салігорскае дружнына афіцыйна засталася без галоўнага трэнера — Эдуард Малафееў падаў у адстаўку, а «гарнякіны» кіраваў Уладзімір Журавель, які і дагэтуль некалькі папярэдніх матчаў выконваў абавязкі галоўнага трэнера. Бабруйская «Белшына» не здолела карыстацца асцяжкі лідэра, у яе матчы з «Віцебскам» таксама нульвая нічыя. Бабруйская каманда захоўвае другі радок турнірнай табліцы і на 2 ачкі адстае ад БАТЭ. І апошня, угод прадказваюць, нічыя ў Гродне — у чарговы раз не змог парадаваць беларускіх фанатаў «Нёман», які прымаў навалопалі «Нафтан». У той жа час «Мінск» разграміў «Партызан» (3:0) і замацаваўся на трэцім радку ўслед за лідарамі. «Днепр» перамог жодзінае «Тарпеда» (3:2). Першы матчы без галоўнага трэнера правалі і сталінае «Дынама». Супернік быў з няпростага — брэсцкае «Дынама», але пад кіраўніцтвам Сяргея Салодуінаўка мінчане з задачай справіліся — 2:1. Становішча каманд: БАТЭ — 22, «Белшына» — 20, «Мінск» — 17, «Дынама» (Мінск) — 17, «Днепр» — 15, «Дынама» (Брэст) — 15, «Шахцёр» — 12, «Віцебск» — 12, «Нафтан» — 11, «Тарпеда» — 9, «Нёман» — 7, «Партызан» — 1.

Алена КРАВЕЦ.

**ЧЫМ МОЖА СКОНЧЫЦЬЦА БЕСПРЭДЭДНТЫ КРЫЗІС ЕўРА?**

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

**— А чі значыць гэта, што Грэцыя за яе грахі могучь ветліва папрасіць на выхад з еўразоны?**

— Палітычна, ды па чалавечыні гэта было б некарэктна. Еўропа ў многім сфарміравалася дзякуючы магутнаму ўплыву старажытнай Грэцыі, яе філасофіі, культуры, літаратуры, мастацтваў. Ды і не вельмі проста сёння развітацця зямных краінаў еўразоны з сучаснай Грэцыяй. Яна столькі ўзяла грошай у прыватных банках вядучых еўрапейскіх краін для пакрыцця свайго бюджэтнага дэфіцыту, асабліва ў Германіі, што воць так адлучыць грэжаў у свабоднае плаванне ўжо амаль немагчыма. Еўрапейскія банкі ў свой час ахвотна давалі крэдыты пад гарантыі ўрада Грэцыі, акрамя гэтага шмат даўгаў набылі і прыватныя асобы і грамадзкія фірмы. Заўважу, усім банкам выгадна даваць буйныя крэдыты пад урадавыя гарантыі, гэта лічыцца надзейнымі прыбытковымі аперацыямі. Але, як аказалася, з Грэцыяй выйшла памылка. Яе наступствы паступова ператварыліся ў такі складаны і супярэчлівы фінансава-палітычны клубок, што цяпер усёй Еўропе цяжка яго разблытаць.

**— Зараз шмат гавораць пра верагодны раскол еўразоны. Вы верыце ў гэтыя прэгнозы?**

— Я б так не драматызаваў сітуацыю. Як вядома, на экстранай сустрэчы ў Бруселі міністры фінансаў краін Еўрасоюза дамовіліся аб механізме вяртатвання адзінай еўрапейскай валюты. Членам ЕС, якія апынуліся на мяжы банкруцтва, могучь быць дадзеныя крэдыты і гарантыі на агульную суму да 750 мільярдэў еўра. Для нас гэта астранамічная сума, а па маштабах ЕС і Міжнароднага валютнага фонду гэта не такія ўжо і велізарныя грошы. Тым не менш яны могучь аказаць станоучы ўплыў на сітуацыю з еўра.

**— Чаму?**

— А таму што ўжо занедага доўга многія (і не толькі спекуленты) «гулялі» супраць долара, з-за чаго яго курс неапраўдана знізіўся, а курс еўра аказаўся лянна завышаным. Звычайна такія дыспаролорыі доўга не працягваюцца. Памятаецца, за адзін еўра ўжо пачалі даваць 1,56 долара. А на самым пачатку існавання еўра ён каштаваў прыблізна 1,15—1,20 долара. І гэта былі эканамічна абгрутаваныя судносны. Калі «запускарлі» еўра ў вялікае жыццё, першапачаткова

разлічвалі, што ён будзе роўны долару пры магчымых адхіленнях у той ці іншы бок на 5—7 працэнтаў. Увогуле курс 1:1,15—1,20 быў і, на мой погляд, застаецца правільным, адпаведным сучаснаму развіццю сусветнай эканомікі. А вось курс 1:1,50—1,56 — моцна завышаным і вельмі не выгядным для большасці еўрапейцаў. Танны долар зніжае асобкі пра небяспекі банкруцтва талікарна, а пра сістэмнае рызыку і пагрозы фінансавай стабільнасці еўразоны і ЕС. Бо наступствы глабальнага крызісу яшчэ канчаткова не пераададлены, і таму нельга выключыць фінансава-эканамічныя сорпрызы. І наступствы могучь стаць больш жорсткімі.

**— Эканамічная стабільнасць у Еўропе, вядома, будзе залежаць ад самаадчування еўраваляўты, яе суадносінаў з амерыканскім доларам. На які рэзудум вас наводзіць дынаміка курсуў гэтых валют?**

— На мой погляд, еўра і долар набліжаюцца да эканамічна абгрутаваных суадносінаў. Яшчэ ў студзені і, г. м. яны склакліся меркаванне, што, вобразна кажучы, наступае момант ічыны. Прасейкі кажучы, аналіз фінансава-эканамічнай сітуацыі ў свеце наводзіў на думку пра хуткую змену курсуў гэтых валют на карысць «амерыканцаў».

**— Прабачце, Леанід Фёдаравіч, але паралельна з вамі прэгнозы адносна лёсу еўра і долара рабілі іншыя славянскія эканамісты ну з вельмі сусветнай вядомасцю. Праўда, гэта былі супрацьлеглыя прэдказанні. Я маю на ўвазе асобных нобелеўскіх лаўрэатаў у галіне эканомікі.**

— Спраўды, шэраг нобелеўскіх лаўрэатаў (сярод якіх быў і Нурэль Рубіні, які яшчэ ў 2006 годзе прэдказваў фінансавы крызіс) прэгнэзавалі немінучы рост сьветла курсу еўра і зніжэнне долара. Нават на гэты момант суадносіны 1:1,75—1,78 на

**БАГАТЫЯ ТАКСАМА ПЛАЦЯЦЬ. НА ПОЎНУЮ!**

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

На халоднае водазабеспячэнне — 860 руб за 1 куб. м. (385,7 руб.), на каналізацыю — 684,3 руб. за 1 куб. м. (242 руб.), на вываз і абысходжванне швэрдных бытавых адходаў — 9431,5 за 1 куб. м. (4764 руб.), на карыстанне ліфтамі — 3322,1 руб. за аднаго чалавека (1421 руб.).

Але, як палтумачыла **Святлана ЗЕЛНЭУСКАЯ**, начальнік аддзела метадалагічных працэсаў і знаўтарвання Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, калі вашу другую квартуру нехта наймае па дагавору найму і, што самае галоўнае, наймальнік там прапісаны, то турбаванна не трэба — за жыллёва-камунальныя паслугы вы ці ваш наймальнік будзе плаціць па тарыфах для насельніцтва, а не па поўным сабекошце.

На такіх змены ў плацце жыллёва-камунальных паслуг Міністэрства жыллёва гаспадаркі пайшоў, каб у тым ліку жыканцаў пастаўленаму Прэзідэнтам задачу аб скарачэнні вялікай колькасці пустычых кватэр. Прынамсі, іюрьдныя асобы, якія пабудавалі жылы дом і «трымаюць» пустыя кватэры ў чаканні выгяднага продажу, за паслугі будучь плаціць па поўным сабекошце.

— Гэтак будзе да таго моманту, пакуль не будзе заключаны дагавор найму з канкрэтным грамадзянінам і ён не зарэгіструецца па гэтым месцы жытхарства, — тлумачыць Святлана Зелнэўская. — Далей ужо наймальнікі і члены яго сям'і будучь плаціць па ўстаноўленых тарыфах для насельніцтва за кожна 20 кв. метраў на чалавека плюс 10 кв. метраў на сям'ю, а за астатнюю плошчу — па тарыфах, якія забяспечваюць поўнае вяртанне эканамічна абгрутаваных выдаткаў.

**ЗНАЙШЛІСЯ ГРОШЫ НА ВЯЛІКІ ДОМ — ЗНОЙДУЦІА І НА КАМУНАЛКУ**

Змены ў плацце з першага чэрвеня 2010 года чакаюць і тых, хто пражывае ў «сядзібных жылых дамах павышанай камфортнасці». Гэтым людзям таксама давадзецца плаціць за жыллёва-камунальныя паслугы па тарыфах, якія забяспечваюць поўнае вяртанне выдаткаў на аказанне паслуг. Што ж адносіцца да сядзібных дамоў павышанай камфортнасці? Ва ўсё той жа пастаюе Саўміна № 639 ад 28 красавіка 2010 года тлумачыцца, што «да сядзібных дамоў павышанай камфортнасці адносяцца сядзібныя жылыя дамы (кватэры ў блакараваных жылых дамах) з агульнай плошчай больш за 200 кв. метраў, забяспечаныя гаспадарча-пітным і гарачым водазабеспячэннем, каналізацыяй, ацяпленнем і вентыляцыяй, электрасвятленнем ад цэнтралізаваных, мясцовых або індывідуальных сістэм з выкарыстаннем традыцыйных або альтэрнатыўных крыніц, абсталяваныя газавымі або электрычнымі ліфтамі, размешчаныя ў гарадах Мінску і яго прыгараднай зоне, абласных гарадах і прылягаючых да іх адміністрацыйных раёнах, раённых цэнтрах».

Як расказаў начальнік упраўлення жыллёва-гаспадаркі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі **Эдмунд ГРЫШКЕВІЧ**, да 25 мая спецыяльна створанымі камісіямі будзе праведзена інвентарызацыя на падставе тэхнічных папаштарту, будучь складзеныя пералікі тых сядзібнаў, якія патрапілі ў катэгорыю павышанай камфортнасці.

— Што такое 200 квадратных метраў? — разважае Эдмунд Іосіфавіч. — Гэта жылыя памаш-

канні, скажам так, чалавек на 10. Ну а калі там пражывае сям'я з 4 ці 5 чалавек, то гэта, я лічу, даволі камфортныя ўмовы.

Таксама Эдмунд Грышкевіч палтумачыў, што ўваходзіць у агульную плошчу: — Азначэнне агульнай плошчы дадзена ў Жыллёвым кодэксе, потым яго раскрывае ў інструкцыі па тэхнічнай інвентарызацыі. Пад агульнай плошчай жылых дамоў разумецца сумарная плошча падлог жылых і падсобных памяшканняў. Пад апошнімі разуменяцца памішканні, якія знаходзяцца ўнутры і прызначаныя для гаспадарча-бытавых патрэбаў тых, хто пражывае ў доме — калідоры, санвузлы, кладоўкі, кухні і іншыя нежылыя памяшканні. Але, згодна з інструкцыяй, у іх лік не ўваходзяць падвалы і мансарды, якія не ацяпляюцца.

Дарэчы, на папярэдніх папашках Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, такіх сядзібнаў павышанай камфортнасці па рэспубліцы недзе каля 10 %, ну а што тычыцца агульнага эканамічнага эфекту, то камунальшчыкі назвалі лічбу ў 10 мільярдэў.

**ХТО НАСТУПІЎ?**

Як заўважыў Сяргей Іванішчыў, згодна з канцэпцыяй развіцця камунальнай гаспадаркі да 2015 года, ад частковага бюджэтнага субсідзіравання павінен быць здыёсны пераход да поўнага вяртання насельніцтвам выдаткаў па асноўных відах паслуг. І вышэйзгаданыя новаўвядзенні — адзін з этапнаў такога перахода. Але воць якія катэгорыі насельніцтва наступнымі панучь плаціць за камуналку «на поўную катушку», спецыялісты з міністэрства пакуль не ведаюць.

Павел БЕРАСНЭУ.

**А ШЧАСЦЕ БЫЛО ТАК МАГЧЫМА**

*Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» перадае з Германіі*

**НА РАНИЦУ СЕННЯНАГА ДНЯ НУж вядома, ці змгла зборная Беларусі гуцьна бразнуць дзвярыма на чэмпіянате свету па хакеі ў Кельне. Такі рэзудум у адрас беларускіх бальшычыкаў яна зрабіла б у выпадку выйгрышу, нават у овертайме, у каманды Даніі, якая тут ужо паспела нарабіць шэраг сенсацыі.**

Цікава, што менавіта так успрымаўся планы падначаленых Эдуарда Занкаўца набраць 6 ачкоў у апошніх двух матчах кваліфікацыйнага турніру, чаго хапіла б для выхаду ў чэърцэфінал.

І такан верагоднасьць існавала да апошняй хвіліны асноўнага часу, калі немцы зраўнялі лік — 1:1. Пасля чаго тэорыі верагоднасці не суджана было збыцца ні пры якім складзе. Перамога ў овертайме стала слабым судішоннем. Хоць яна аказалася важным звяном у павышэнні рэйтыngu зборнай і свеаасаблівай ачковай скарпоной для далейшага адбору без дадатковых турніраў на Алімпійскіх гульнях-2014 у Сочы, куды аўтаматычна трапляюць 9 лепшых зборных ІІНФ, у тым ліку гаспадары турніру.

Дарэчы, расійская зборная, хоць і зусённа, але ж умяж аказала са дэкаляцыянае беларусам, каб працэка апошнім дарогу ў далейшы этап турніру. Пасля выйгрышу ў

зборнай Германіі 3:2 на прэс-канфэрэнцыі наступіць немцаў Уеб Круп скалаў, што гэтая гульня выматала столькі сіл, што яго жакеістам будзе надарваць цяжка гуляць назаўтра супраць беларусаў. Словы мянежкага коўча аказаліся праарочымі, хоць каманда Германіі пакуль захоўвае шанцы на выхад ў чэърцэфінал.

Правядзёненне двух матчаў запар аказалася няўжэйкай справай для каманды Расіі, якая следам за немцамі разграміла датчан (6:1), галоўна па рушалінак са спакою сярод фаварытаў чэмпіянату свету.

Напярэддзі пасля транзіроўкі-раскаткі прэс-служба БФХ арганізавала выезд прадстаўнікоў айчынных СМІ ў размяшчэнні нацыянальнай зборнай — гатэль «Пулман». Загінруць для гутаркі ў нумары гульняў — не пытанне. Прадзугоўваць абедзеныя швэдскі стол у зале гасцініцы — калі ласка. Дарэчы, у некалькіх сотнях метраў ад гатэля — галоўны кельнскі чыгуначны вузел Хаўтбэнхоф і знакаміты Кельнскі сабор, куды беларускія хакеісты хадзілі паставіць свечку — на ўдачу. І яна была побач.

Правалі вялікі клопат пра работнікаў палі і мікрафона арганізатары хакейнага турніру ў Lanxess Arena Cologne. Па-першае, яны пасярод дня ў двухгадзінным інтэрвале паміж матчаі наладзілі для ўсёх акрэдыта-

ваных журналістаў афіцыйны прэс-аудыль лядовай пляцоўкі з-за тоўскага празрыстага шкла была бачна яна на далоні. Па-другое, у брасчэнцы кельнскай лядовай арэны ўстанавілі кава-машыну. Упад і пера не трэба плаціць за кубанак думянака напою 2 еўра, а толькі паставіць папярочны кубанак, націснуць адпаведную кнопку і дадаць малака з цукрам. Відэаочна, што не апошнюю ролу ў такіх клопатах пра журналістаў адыграў той факт, што хакеісты зборнай Германіі выступаюць не ў Мангейме за 270 кіламетраў, а ў Кельне на Lanxess Arena Cologne. Таму асноўная маса мянежкіх журналістаў працуе менавіта тут. Як ім адмоўіць у гасцініцы?!

Відэаочна, што адэкным асобам з аргамітэта па правядзённі чэмпіянату свету 2014 года ў Мінску вярта ўжо цяпер набардзіца вопыту ў вырашэнні самых разнастайных праблемаў і пытаньняў, якія ў абвяхэвоўым парадку будучь узнікаць і павінен будучь вырашацца снхронна.

Сёння будзе наірацця масавы выезд беларускіх бальшычыкаў з Кельна. Асноўная частка іх прыбывае сюды на сваіх аўтамабілях. Танна і камфортна. Галоўнае — выконваць правалы дарожнага руху. Інакш могучь узнікнуць няштатныя сітуацыі і непрыемнасці для беларускіх вадзіцеляў на германскіх дарогах. На-

Хакей-2010



приклад, гэтымі днямі адзін з маіх знаёмых выршыў у позы час праехаць на чырвоная святло. Спіннуўшы перад святлафорам, навокал ні душы — толькі адна машына за спіной, і даў газу. Дзўйна, але другі нумарам ішоў менавіта аўтамабіль з паліцэйскім. Вынік такой сустрэчы несудзішальны — 230 еўра штрафу. Пры гэтым дарожныя вартавыя правапарадкоў зазначылі, што беларусам яшчэ пашанцавала. У мянемік вадзіцеляў за такое парушэнне не адразу адбраецца вадзіцельскае пасведчанне, і яны пазбавляюцца права кіравання аўтамабілем, часам на некалькі гадоў. Для інашэмік калі першы раз — штраф плюс аплата ў 10 еўра за выкарыстаную трубку. Вядома, калі б яна паказала дозу больш чым 0,5 праміле, то статус інашэмік вадзіцеля наўрад ці выратаваў бы. Хоць не будзем спрачацца — супраціўлікі паліцыі, якія сочаць за парадкам на лядовай арэне, часіром свае службовыя абвяхэкі карктуюць, бо наірацця за бальшычыкам і ходам матчаў адначасова — з вышнім трыбуны. Вывад напрошаецца толькі адзін: хакей зліжа многа прафесіі. У тым ліку вадзіцеляў і паліцэйскіх.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.



Старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Леанід КРЭПЛЕЦ уручае ўзнагароду галоўнаму рэдактару абласной газеты «Мінская праўда» Мікалаю ЛІТВІНАВУ.

**ЛЕПШЫЯ СЯРОД ПРАФЕСІЯНАЛАЎ**

Лепшыя раённыя і гарадскія газеты, а таксама імяны самых прафесійных журналістаў Мінскай вобласці па выніках 2009 года назвалі на ўрачыстым мерапрыемстве, якое прайшло на Стаўбужыцкім.

Сярод рэдакцый раённых і гарадскіх газет першае месца дасталася газеце «Шахцёр» Салігорскага раёна, прэмію Мінскага абласнога выканаўчага камітэта атрымала абласная газета «Мінская праўда», а сярод журналістаў перамога дасталася творчому калектыву газеты «Да новых перамоў» Клецкага раёна за серыю публікацый «65-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца...».

**Абзац**

- ▲ Праваслаўныя вернікі і духавенства сёння моляцца абразу Божай Маці «Неупівальная Чаша» аб пазбавленні страціць да вінапіцця. Родныя і блізкія будучь малітоўна прасіць Божую Маці выльчыць ад п'янства тых, хто на яго пакутуе, а таксама дзякаваць ёй за тое, што дапамагае пазбавіцца ад згубнай звычкі. Згодна са шматвекавай праваслаўнай традыцыяй, менавіта ў гэты дзень прыходзяць да абразнаў, запальваюць свечкі і моляцца аб пазбавленні ад граху вінапіцця і наркаманіі.
- ▲ У Мінску ў студзені — красавіку г.г. ззддзена на ўтылізацыю 686 старых легкавых аўтамабіляў. За гэты ж час на вуліцах сталіцы стала больш на на 20,5 тыс. аўто. А ўсяго сёння ў Мінску на ўліку 572 тыс. легкавікоў.
- ▲ Пры перасячэнні МКАД загінуў пажылы веласпедыст. ДТЗ адбылося ў дзёсны час на 11-м км сталічнай калёвавай дарогі. Мічаныні 1941 г.н. пачаў перасякаць трасу на веласпедзе. Вадзіцель дзёжых грузавых аўтамашын у першай і другой палосах пастелі затармазціў, аднак яны закрэпі агляд для легкавага «Крайслера», які рухаўся па 3-й паласе і не змог прадухіліць сутыкнення з веласпедыстам.
- ▲ Сэр Этан Джон і Бэнд выступілі, як мяркуюцца, 26 чэрвеня на «Мінск-Арэн». Беларускія слухачы змогучь паучыць лепшыя тэхнікі знакамитага спевака, напісаныя за яго 40-гадоваю кар'еру.

**Поўны абзац**

- ▲ У Севастопалі вадзіцель легкавага аўтамабіля Renault Kengo, не справіўшыся з кіраваннем, сараваўся з 70-метровай скалы на мысе Філіпент. У выніку аўтамабіль поўнасцю знішчыўся, а вадзіцель чудам застаўся жыць. За паўтары гадзіны выратавальнікам з Севастопалі ўдалося дастаць пацярпелага з аўтамабіля. Мужчына шпіталізаваны.
- ▲ У Брытаніі ад перарэзана памёр мужчына, які вырошчываў дома канопляў. У сваім доме ён зрабіў некалькі парнікоў для вырошчвання канопляў. Прычынай смерці ў сне стала высокая тэмпература ў памішканні з-за магучых лямялаў. Цела загінулага знайшлі толькі праз тры дні пасля яго смерці.
- ▲ У аўстралійскім Мельбурне адбыўся забавуны вывад: ахуёнкі паркуіць, размешчанай непаладзёк ад казіно, з-за няўжывлівасці аддаў ключы ад Фергаі іншаму чалавеку. Мужчына, які атрымаў дарэае аўто замест свайго патрыманнага сцігла аўтамабіля, стаў «рассякаць» па гарадзе. Праз 3 гадзіны паліцэйскія выявілі Фергаі на адной з заправак. Аматар пакацання на чужых аўтамабілях узялі пад варту. Ён абвінавачваецца ў крадзяжы.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і Інфармагенцтваў.

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ДРОЖЖЕВОЙ КОМБИНАТ»**  
**28 мая 2010 года в 14.00 проводится**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
 ОАО «Дрожжевой комбинат» по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14.  
 ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 1. Об утверждении устава фонда ОАО «Дрожжевой комбинат».  
 2. О внесении изменений в Устав ОАО «Дрожжевой комбинат».  
 3. Об утверждении решения о выпуске акций.  
 Администрация.  
 Наблюдательный совет.  
 УНН 100104781

**СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ по делу о банкротстве УП «Белтрансаш»**  
 по рассмотрению вопроса о защите требований Климашевской Д.Ф., Климашевского Ф.З., Климашевской И.Ф. состоится 28.05.2010 г. в 15 час. 00 мин в помещении хозяйственного суда Гродненской области по адресу: г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 102, каб. 313. Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по адресу управляющего Монтика Д.Н. (г. Гродно, пр. Я. Купалы, 45–51, тел. 8 029 630 92 11).  
 УНП 500563819

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТЕХНОБАНК»!**  
 Настоящим уведомляем о подтверждении внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным в очной форме 11 мая 2

На «гарачую лінію» газеты звярнулася наша даўняя чытачка з аграгарадка Новапалескі Салігорскага раёна. Не то каб са скаргаў, быццам бы і з праблемай не вельмі глабальнай... Але паслухаем саму заяўніцу, якой спатрэбілася дапамога.

— У суседзі на ўчастку размешчана вялікая колькасць тэхнікі: трактары, навісное абсталяванне да іх, грузавая машына, легкавікі. Пастаянны шум і рух, прывічым, з 6 гадзін раніцы. Як без канфлікту патлумачыць суседу, што гэта няправільна? І што пра гэта гаворыць літара закона? — такім былым пытанне чытачкі.

Як мы дадаткова ўдакладнілі ў яе, сусед мае ўчастак 16 сотак з домам, агародам. Частку тэхнікі ён пакідае па-за ўчасткам, фактычна на вуліцы (прауда, дамоў там ужо няма). Таму, акрамя ўласна захавання нормаў санітарнай зоны паміж дамамі, нам напачатку бачыўся яшчэ і такі варыянт праверкі: ці не забруджвае тэхніка наваколнае асяроддзе не толькі дымам і шумам, але і матчынымі паддэкамі паліва.

З просьбай правярць выкладзеныя факты мы звярнуліся ў **Салігорскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі**. Папрасілі, калі трэба, выехаць на месца, у выпадку неабходнасці — прыцягнуць на дапамогу прыродаахоўную інспекцыю або ДАІ. Пры гэтым асабліва падкрэслілі словы заяўніцы, што яна не хоча канфлікту з суседзямі.

Салігорскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі падыйшоў да справы, як кажуць, з усямі адказнасцю: акрамя выезду яго работнікаў на месца ў межах кампетэнцый зварот жыхаркі аграгарадка быў накіраваны ў Капацэвіцкі сельскі выканкам, Салігорскі РАУС і мясцоваю прыродаахоўную інспекцыю. Не ўсе адказы былі атрыманыя, аднак у цэлым высветлілася наступнае.

«Сапраўды, у суседа на асабістым падворку і прылеглай тэрыторыі захоўваецца шмат тэхнічных сродкаў — трактар, легкавік аўтамабілі «Рэно» і «Фольд», прычэпныя прыстасаванні да трактара, грузавы аўтамабіль (які, паводле інфармацыі ад в.а. Капацэвіцкага сельскага выканкама, належыць брату суседа. — С.Р.). Пры гэтым у санітарных нормах не агаворана колькасць адзінак тэхнікі, якую можа мець грамадзянін або індывідуальны прадпрыемальнік у прыватным карыстанні. Пытанні незаконнага прадпрыемальніцтва або нявыканання ў прыватным карыстанні вялікай колькасці тэхнікі — прэрагатыва РАУС (адказу адтуль якраз не было. — С.Р.).

Грамадзянін не з'яўляецца індывідуальным прадпрыемальнікам, а працуе ў Салігорскім аддзеле адукацыі прыёмным быццам. На момант абследавання тэхніка, што была на ўчастку, не працавала, праліваў паліва і шуму не было.

Санітарнымі правіламі і нормаў «Шум на працоўных месцах, у памішках жылых, грамадскіх будынкаў і на тэрыторыі жылэй забудовы», зацверджанымі пастаноўкай Галоўнага санітарнага ўрача РБ 31.12.2002 г. № 158, устанавіваюцца гранічна-дапушчальныя узроўні шуму ад пастаянных крыніц шуму, якім аўтатранспарт не з'яўляецца. Тэхніка захоўваецца на прылеглай да домаўладання тэрыторыі. Згодна з артыкулам 21.14, часткай 1 КаАП Рэспублікі Беларусь, за забруджванне вуліц і іншых зямель агульнага карыстання складаюць пратаколы аб адміністрацыйных парушэннях РАУС, сельскага выканкама ці іншых служб, але не органы дзяржаўнага санітарнага нагляду (прадстаўнічая камісія сельскагаспадарчага, што абследавала падворак суседа, засведчыла: яго знаходзіцца ў здвальняючым стане, на момант абследавання трактар знаходзіўся ў двары, легкавік — каля гаража, прычэпныя прыстасаванні былі размешчаны каля хлява; прылеглая да дома тэрыторыя добраўпарадкаваная. — С.Р.).

Што датычыцца санітарнай зоны паміж жылымі дамамі сядзібнай жылэй забудовы, дык такія нормы не прадугледжаныя санітарным заканадаўствам.

Згодна з пунктам 494 раздзела 12 Санітарных правілаў, нормаў і гігіенічных нарматываў «Гігіенічныя патрабаванні да арганізацыі санітарна-ахоўных зонаў прадпрыемстваў, збудаваньняў і іншых аб'ектаў, што з'яўляюцца аб'ектамі ўздзеяння на здароўе чалавека і наваколнае асяроддзе», зацверджанымі пастаноўкай Міністэрства аховы здароўя 30.06.2009 г. № 78, адлегласць ад месцаў захоўвання аўтамабіляў да жылых дамоў пры колькасці 10 і менш машына-месцаў павінна складаць не меней за 10 метраў. У нашым выпадку гэта нарматыўная адлегласць захоўваецца.

Паколькі ўсе жыццёвыя сітуацыі не могуць быць агавораныя ў заканадаўстве, суседзі павінны быць дамоўлена паміж сабой або звярнуцца да вырашэння пытання найперш у органы мясцовага кіравання — Капацэвіцкі сельскі выканкам або да ўчастковага інспектара. Аднак зваротаў у адрас кампетэнтных органаў не паступала. Не паступала таксама скаргаў ад жыхароў аграгарадка Новапалескі на негатыўны ўплыў тэхнікі суседа заяўніцы на ўмовы пражывання і ў органы дзяржсаннагляду.

Такім чынам, паважанае рэдакцыя, паколькі парушэнняў санітарнага заканадаўства падчас разгляду звароту не выяўлена, ніякіх мераў у дачыненні да суседа вашай заяўніцы не прымянялася».

Ну, то і добра. А сама заяўніца яшчэ за некалькі дзён да атрымання рэдакцыі афіцыйнага адказу з Салігорскага занальнага цэнтру гігіены і эпідэміялогіі зноў звязалася са «Звяздой» каб падзякаваць за дапамогу ў вырашэнні пытання: «два дні прыбырання прылеглай тэрыторыі і тэхнікі — гэта ўжо поспех! Прабачце, што дасючам вам сваімі праблемамі, але я вам сапраўды вельмі ўдзячная».

Сяргей РАСОЛЬКА.

# ВЫПІЦЬ КУБАЧАК ГАРБАТЫ У ЦЭНТРАХ СТАЛІЦЫ

(16 красавіка 2010 года.)

*Як аказалася, гэта не так проста, асабліва ў кавярнях па праспекце. І не тое каб месцаў не хапае ці патрабаванні да іх завышаныя. У сутнасці ў тым, што большая частка персаналу кавярняў не ведае, што такое «гарбата», «кава» і «цукар». А словы «цытрына» ці булкі з «разынкімі» сапраўды бянтажэць...*

Настасся ЗАНЬКО.

Пры ўсёй павазе да «Звязды» — тэма абсалютна надуманая і высмактаная з пальца. Колькі можна ўжо здэкаваць з простых прадавачак ды афіцыянтак, замаўляючы ў іх «цытрыну», «чырату», «разынкі», «асады», а потым тышчаць паўшмак, што яны не разумеюць па-беларуску! Вы паспрабуйце з чыноўнікамі розных узроўняў на роднай мове паразмаўляць — ці кава, многія здолеюць падтрымаць гэтую гаворку? Ну-ну.

Наконт афіцыянтак і кавярняў... А чаму гэта надуманая тэма? А чаму людзі, што размаўляюць па-беларуску, не маюць права на абслугоўванне на роднай мове? Мне і маім сябрам, напрыклад, пастаянна даводзіцца тлумачыць ці перакладаць словы «кава», «цукар» ці «гарбата». І гэта элементарна непавага да мяне, як кліента. У нас дзве дзяржаўныя мовы, нагадаваў, дзве. Таму і ведаць я грамадзяне мы павінны іх дзве, а не толькі рускую. Няўжо вы лічыце, што моўнае пытанне — надуманае? Пакуль мы самі не ўсваяём сваёй нацыянальнасці, пакуль не зразумеем, што мы — беларусы, датуль мы і будзем незразумела кім.

Настасся ЗАНЬКО.

Афіцыянткі павінны прыносіць вам стравы і напоі ў час, а не весці з вамі севіцы размовы.

Чай.

Печну з канца. Шаноўная Наста, Вы прабачце, што я зноў з крытыкай, але ў Вашым выкладанні гэта «моўнае пытанне» выглядае не толькі надумана, але і наўняна. Вам, як звычайнаму наведніку (а не журналісту-барачыбіту за чыстыню мовы) што важнейшае — «шашачкі» альбо ехаць? Паабатаць за афіцыянткам ці прадавачкай па-беларуску — і п'яваць, што заказу чалавек гадуна, а потым яшчэ і з рахункам падмуныць — або каб персанал са шчырай усмішкай (усмішка, дзякаваць Богу, нацыянальнасці не мае, і тут нам няма аб чым спрачацца), ветліва і свечасова Ва абслугоўваць?

Вы мне нагадалі дыскусію на «тутэйшым» форуме, дзе такія ж актыўнасці змагаліся за беларускамоўных дактароў. У іх, відаць, было зашмат здароўя, бо хвораму, нямогчаму чалавеку, пачаўце маёй практыцы, — у крытычнай сітуацыі важна, каб урач быў ПРАФЕ-СІЯНАЛАМ, а не запоўніў яму даведку абавязкова на беларускай. А мо яны ніколі ў жыцці не хварэлі і не сутыкаліся з такой праблемай? Так і Вы, Настасся, па маім разуменні, не з таго бою пачынаеце змагацца за лепшае жыццё — воз стабіце напердзе каня.

Можна было б доўга тут разводзіць антымоны, але папярэдні каментарый Вам вельмі слухна адказаў: афіцыянткі павінны Вас якасна абслугоўваць. Гэта іх прафесійны абавязак. Усё, кропка. Аднак, калі Вам галоўнае ўсё ж «шашачкі» — звяртаецца, падкіну адрасы, дзе Вас зразумеюць без напругі.

**Р.С. А ў жыцці я лічу добрым тонам адказваць на тое мове, якую выкарыстоўвае мой суразмоўца (калі, зразумела, дастаткова яе ведаю). І не ўспрымаю я асабістую непавагу, калі хтосьці не можа адказаць мне тым самым.**

Ну-ну.

Рэбята, знайце і уважайце родной язык! Без него вас всегда будут воспринимать русскими, говорящими с белорусским акцентом...

Национальное самосознание должно приходиться снизу, а не по указке сверху.

Почему мне, российскому белорусу, интересно знать белорусский язык, а белорусским белорусам нет?

Говорите на тарашкевике, говорите на советском белорусском, употребляйте кучу полонизмов, но ГОВОРИТЕ, не стесняйтесь!

И будет вам счастье!

Без родного языка мы никто!

Ігар.

Але допіс свой, Ігар, вы заробілі на рускай, абвергнуўшы сваё ж сцвярджанне «мне, російскому белорусу, интересно знать белорусский язык!» Пачніце з сябе, а потым ужо іншых заклікайце, ОК?

Лёся.

Вельмі цікавая тэма, я на беларускай мове хоць і не размаўляю, але ўсе гэтыя словы я разумею, і кожны адукаваны чалавек, які жыве ў Беларусі, на маю думку, павінен ведаць родную мову ...))))

Ільска.

Па-мойму, аўтар сваю заданку выканала — праблема, апісаная ў матэрыяле, сапраўды ёсць. І я, напрыклад, ЗА тое, каб абслуговы персанал мог абслужыць мяне на дзюх мовах.

Гальяш.

Наста, а вы сама ведаеце ну, напрыклад, што такое бонды, працы, крупнік? І, наўняна, можна прывесці шэраг розных беларускіх слоў, якія вам будзе невядомыя і вы не зможаце іх перакласці на рускую мову. Нічога асаблівага ў тым, што афіцыянты не ведаюць слоў гарбата ці кава няма. Праблема не ў сэрвісе, а ў тым, што яны раслі ў рускамоўным асяроддзі. А вы воль заігнаць у якую-небудзь беларускамоўную школу і паглядзіце на шмільдчы, што там развешаныя па сценах, колькі там вы памыляк знайдзеце, ды самых элементарных. Прычым не толькі ў сценгазетах, якія пісалі дзеці. Але ў аб'ектах, створаных беларускамоўнымі настаўнікамі.

А наконт харчавання: самая асноўная праблема, на маю думку, не ў тым, што персанал не ведае мовы, а ў тым, што ў нас наогул няма беларускай кухні, няма традыцый, культуры. Мы ведаем, што такое маконалдз, як там абслугоўваюць і што там падаюць. Мы ведаем, што такое кітайская ці японская кухня. А што можна сказаць пра беларускую? Ды вы паглядзіце, якія назвы ў пунктах харчавання, якія вы наведвалі, ды і іншы (усляхкія там х-рэй, лабы і інш). Тут не беларускамоўныя афіцыянты трэба шукаць і паказваць замежнікам. Тут куды больш складана тэма: у нас няма нічога свайго, адметнага, беларускага. А калі і ёсць, то мы нічога пра гэта не ведаем.

Ле.

Але ж вы, паважанае Настасся, спецыяльна выбіраі такіх людзей, каб як мага цяжэй зразумець было «непрашаранаму». «Гарбата» яшчэ суды-туды, яна хоць у слюнічак цяпер ёсць, а воль чаму звычайныя людзі павінны разумець паланізм «цытрына», якога бадай ні ў адным нарматыўным слоўніку беларускай мовы няма, — гэта ўжо пытанне.

А воль калі б вы прасілі па-беларуску «чаю з цукрам», то працэнт разумення быў бы куды вышэйшы :). А слова «чай» у беларускай мове ёсць, толькі не кажыце :). І ўжываецца куды шырэй за «гарбату».

Ну, але што да «булкі з разынкі», то гэта сапраўды цяжка выпадак :).

Сяргей.

Шаноўныя Ну-ну, Лё! Калі мы кажам пра якасць абслугоўвання, то афіцыянты, калі не размаўляць, то разумець павінны мяне ў Беларусі па-беларуску без праблем, што тычыцца іх сфер дзейнасці. Якая якасць, калі ты просіш гарбату, а табе адкрываюць старонку «торты» ці «спіртныя напоі».

Юля.

Не звяртаеце ўвагі на нейкія дзіўныя каментарыі пра якасць і г.д. Сапраўды шкада, што мова... вымірае. Нават у БССР такога жаху не было.

Ева.

Дзякуй усім неабяякавым да тэмы беларускай мовы!

Хачелася б крыць ўдакладніць у Ну-Ну і Ле. Спартыста, мяне падаецца, што ў вас крыўка бытаеца паняцці. Наконт якасці абслугоўвання (якасці стравы) і часу на

# МІНГАРВЫКАНКАМ ПРАПАНОЎВАЕ АФІЦЫЯНТАЎ НАВУЧЫЦЬ АФІЦЫЯНТАЎ МОВЕ

Афіцыянты рэзананс

Пасля публікацыі артыкула «Рэпарцёр атрымаў заданне... Выпіць кубачак гарбаты ў цэнтры сталіцы» («Звязда» ад 16 красавіка 2010 г.) **Мінгарвыканкам прапанаваў падтрымаць прадаўцоў і афіцыянтаў з паглыбленым веданнем мовы.**

У рэдакцыю прыйшоў ліст за подпісам начальніка ўпраўлення гандлю Мінгарвыканкама Ларысы Камаровай.

У ім значыцца, што «пры абслугоўванні жыхароў і гасцей горада Мінска ў аб'ектах гандлю і грамадскага харчавання згодна з артыкулам 13 Закона «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» ужываецца беларуская ці руская мова». Згодна з пастановай Міністэрства гандлю № 1 (ад 8.01.2004) для аб'ектаў грамадскага

харчавання катэгорыі «люкс» і «вышэйшая» праду- гледжана веданне афіцыянтамі і барменамі адной замежнай мовы міжнародных зноснаў на размоўным узроўні. «На жаль, згодна з указанай пастановай, не вызначана патрабаванне абавязкова ведаць беларускую мову», — гаворыцца ў лісце.

Аднак у сувязі з развіццём рэстараннага бізнесу, міжрэгіянальнага супрацоўніцтва і паліяпшэння культуры абслугоўвання «службы Мінскага гарвыканкама ў камітат па адукацыі Мінгарвыканкама накіравана прапанава — у абавязковым парадку пачаць ажыццяўленне падрыхтоўкі афіцыянтаў, барменаў і прадаўцоў з паглыбленым веданнем мовы».

Настасся ЗАНЬКО.

прыгатаванне заказу) пішцца пастаянна. Але воль нішто не задумваецца, што ў гэтую ж якасць абслугоўвання ўваходзіць і моўнае пытанне. Тыя ж англічане абурваюцца і з'яўджаюць з дрэнным уражаннем пра Беларусь, калі ў сталічных (!) кавярнях з імі рэдка могуць паразумецца па-англійску? Дык калі англічане могуць абурывацца, то чаму не абурывацца беларусы, калі яго на РОДНАЙ мове не могуць абслужыць?

Наконт рускамоўнага асяродку, у якім раслі афіцыянты... Прабачце, а што, гэта апраўданне? У ЗША, калі ты не ведаеш англійскай, то ты — нішто, і ніякія твае апраўданні, маўляў, я рос (расла) ў руска- (польска-, французска- і г.д.) моўным асяродку, ніякай вагі не будзе мець... Пагадзіцеся.

Калі чалавек не ведае дзяржаўнай мовы, няхай яе вучыць (спадзяюцца, тыя людзі, на якіх мае знаёмых напісалі скаргі за прапанава «разговарывайце, пожалуйста, по-русски», гэта паспяхова і робяць). Не ў крыўду людзям, што не ведаюць мовы, сказана, але кожны паважаны сябе адукаваны чалавек ведае свае дзяржаўныя мовы. Гэта не нейкае дзіва, гэта не анамалія. Гэта — НАРМАЛЬНА.

Настасся ЗАНЬКО.

Наколькі я зразумеў падтэкст гэтага артыкула, аўтар хацеў паказаць не тое, якія ў нас афіцыянты лохі, што не ведаюць беларускай мовы, а тое, у якім катастрафічным стане знаходзіцца беларуская мова. Ну а тое, што пад раздучку трапілі менавіта месцы агульнага харчавання, дык гэта не таму, што аўтар мае на іх збў. Проста гэта адны з самых наведвальных людзям месцаў. Так жа сама можна было ўзяць на прыцэл і дактароў, і чыноўнікаў і г. д. Я так зразумеў, што галоўнае пытанне не ў якасці абслугоўвання, а ў знікненні беларускай мовы з нашага паўсядзённага жыцця. А ўсё гэтыя прыдзіркі да аўтара нахталіт «чай і гарбата — розныя рэчы» і «афіцыянты вырасталі ў рускамоўным асяродку» — усё гэта дробязі, якія адцягваюць увагу ад галоўнага пытання — знікнення беларускай мовы. Я таксама нарадзіўся і вырас у рускамоўным асяродку, вучыўся ў рускамоўнай школе, у мяне склалася рускамоўная семантыка ў сваім жыцці я стала карыстаюся рускай мовай. Тым не менш я цудоўна ведаю беларускую мову і пры неабходнасці магу ёй спакойна скарыстацца.

Я не лічу сябе занадта разумным. І калі я змог у рускамоўным атачэнні вывучыць беларускую, думаю, гэта можа зрабіць практычна кожны чалавек. Іншае пытанне — чаму нашы людзі, няважна хто, афіцыянт, доктар, чыноўнік ці просты работае, не ведаюць беларускай мовы, і больш за тое, НЕ ХОЧУЦЬ яе ведаць, і што нам з гэтым рабіць. Але гэта ўжо зусім іншае і нашмат больш складанае пытанне...

Назіральнік.

А то мы, можна падумаць, у іншай краіне жывём і без аўтара не ведалі і не бачылі, у якім становішчы знаходзіцца беларуская мова... У тым і сутнасць, што праблема ўсім даўно вядомая, а ў аўтара атрымаўся не праблемны артыкул з падтэкстам, а «ваў-журналістыка»: ваў! паглядзіце, што творыцца — афіцыянты беларускай мовы не ведаюць! І тут не ведаюць, і тут, які жах! І ў канцы каментарый нейкай незразумелай студэнткі. А чаму студэнткі, а не дырэктара аднаго з названых прадпрыемстваў — з мультэжарнем, чаму яго персанал не валодае АБЕДЗВІОМА дзяржаўнымі мовамі. Ці прадстаўніца Мінгандля, які распавядае ўсім нам, чаму нашы рэстараны не абавязжыма наймаць беларускамоўных работнікаў. Ці, магчыма, вы ўбачылі ў артыкуле канструктыўныя ідэі, якія вырашыць праблема, акрамя бездапаможнага «а што я магу» і прапановы запісу у кнігу для скаргаў? Я не ўбачыла, на жаль. А таму — дрэнная работа журналіста. Сырая.

Дарчы, чамусьці ў маім знаёмых — тых, хто даўно і сьведமா выbraў у якасці мовы для стаўскаў беларускую — праблем з разуменнем у кавярнях, кінацэнтрах, нават у звычайных крамах не ўзнікае. Яны што, па іншых месцах ходзяць? Ці, магчыма, менш выпендрываюцца?

Вольга.

Вольга, кожны бачыць у артыкуле тое, што хоча ўбачыць.

Настасся ЗАНЬКО.

Я ў сваім жыцці сустракаўся з падобнымі сітуацыямі, калі абслуговы персанал не разумее, чаго ад яго хочуць, калі да яго звартаюцца па-беларуску. І зараз я ўбачыў паўтарэнне тых жа сітуацый, толькі ў значна больш пашыраным выглядзе.

Можна ўбачыць у артыкуле проста «наезд» на афіцыянтаў, а можна — цэную грамадскую праблему з моўнай сітуацыяй. Усё залежыць ад таго, хто што хоча ўбачыць.

Вам не падабаецца як пададзены матэрыял? Не халае канструктыўных ідэй? Ну дык вяртаецца гэтыя ідэі і падзяліцеся імі. Згодзен, аўтар не праявіў бліскую арыгінальнасць у асвятленні праблем беларускай мовы. Ну дык зрабіце гэта вы. Пакажыце ўсім нам майстар-клас. Толькі нагадаў, галоўнага праблема не ў афіцыянтах, а ў знікненні беларускай мовы.

Назіральнік.

Аргумент «перш дабіся/зрабі лепш, а потым крытыкай» — любімы прыем дэмагогаў (у спрэчку). Аднак, як казаў Бернард Шоу, не абавязкова быць курчышкай, каб гаварыць пра якасць амлет! Я застаюся пры сваім перакананні, што сітуацыю можна змяніць толькі справай, а някім і не набатам і не гаварыльняй. На гэтым дыскусію перапырава. Надакучыла таўчы ваду ў ступе.

Вольга.

Якімі справамі? Калі метады аўтара — гэта гаварыць, то што тады рабіць? Прапанаўвайце.

Назіральнік.

Паважаная Вольга! Дзякуй за вашу шчырасць! Прыемна, што не засталася абыякавай і пакінулі сваё меркаванне.

Так, згодна, магчыма, каментар студэнткі выглядае не зусім аўтарытэтным. Згодна, што ёсць у артыкуле недарэпраўкі.

Наконт «магчыма, менш выпендрываюцца?», Вольга, вы лічыце, што пісаць скаргі і абурэння, калі элементарна парашуюцца твае канстытуцыйныя правы — гэта значыць «выпендрываюцца»? Прабачце, тады абурэння недарэчнай зарплатай ці павышэннем коштаў — гэта таксама «выпендрываюцца»? А што? Воль таму мя і не размаўляем па-беларуску, таму што баімся «выпендрывацца». А раптам газ не дадуць, а раптам кошты павялічаць... А то яшчэ з працы звольняць...

Вы самі адказалі на пытанне «Чаму беларусы не размаўляюць па-беларуску?». А няма чаго тут «выпендрывацца». Шкада, што такая пазыцыя ёсць у многіх людзей зараз (((.

Наконт канструктыўных ідэй. Прабачце, задача журналістыкі — быць лостэркам грамадства, а не вынаходзіць ідэі. Я ведаю, што існуе шмат меркаванняў на гэты конт, чаму праблема існуе і як яе вырашыць (але гэта тэма зусім іншага і не аднаго артыкула). Так што, спадзяюся на ваш інтэлект.

Дзякуй.

Настасся ЗАНЬКО.

Наста, дзякуй за тэму! Што да мяне, то праблема насамрэч актуальная. Вядома, што і ў рускай, і ў нашай мове ёсць словы, значэння якіх мы не ведаем. І гэта нармальнае сітуацыя. Але для кавярні гарбата, кава, цукар, разынкі, цытрына — якраз словы базавыя. Я да іх дадала 6 яшчэ рахунак. Безумоўна, замест гарбаты можна замовіць і чай. Замест чаю, каб папрасіць рахунак, можна сказаць, што хочаш аплаціць ежу. Можна сядзець і падбіраць «нейтральныя» (чытай — падобныя да рускіх) словы, каб не глядзець на чэрвоны афіцыянтку і не губляць часу на моўны лікбез.

Але. Тут ужо агучылі, што кавярні мы наведваем не для лінгвістычных практыкаванняў, а для смачных напоў і прыемнага баўлення часу. Але перманентная галаваломка «як сказаць, каб мяне зразумелі» ці неабходнасць мяняць мову дзеля кубачка кавы мала стасуецца з апошнім. Тым болей — з якасці абслугоўвання. Прапанаў «Звяздзе» яшчэ адну актуальную тэму. Калі ты размаў



# БАЛАДА

## пра годных рыцараў музыкі

Гукі-стрэлы б'юць глыбока, калі музыкі-ваіры адстойваюць сваю культуру. Тады яны падманваюць час, а іх імёны ўпісваюцца ў ішыя эпохі. Бо гукі-стрэлы не губляюць вастрыні — яны трапляюць чалавеку ў самае безабаронае, у душу.

Пра беларускіх музыкантаў-ваіроў нам распавядаў папярэдні 15 годны Нясвіжскі фестываль камернай музыкі. Праўда, яго нібыта «панізілі» да ўзроўня свята. Але яшчэ як глядзець: музыка — сапраўды свята. А музычныя сустрэчы з тымі, хто пераагнуў эпохі — свята, якое нібыта падаўжае каляндор часу. Ты можаш спыніцца ў любой эпосе, на якую настроіцца. Я сьветла настроілася на рамантызм. І не толькі таму, што год Шапэна-раманта і музыканты імкнуцца іграць яго творы. У тым ліку ў Нясвіжы...

— Прыкладаў такога плённага, хуткага, вынікавага, лёгказначальнага рэстаўрацыйнага працэсу ў галіне музыкі, які мы маем сёння ў музычным мастацтве, аналягу яму няма ні ў адной краіне свету, — адзначыла прафэсар-музыколаг Волга Дзядзімава. — Для параўнання: у Расіі ў першай палове XX стагоддзя ўжо з'явілася першае даследаванне рускай музыкі XVIII стагоддзя. Дзе тыя оперы? Іх яшчэ не паставілі. У нас за 15 год фактычна рэканструявалі ў поўным памеры і ва ўсіх дэталях увесь ландшафт айчынскага музычнага свету, пачынаючы з Ренэсансу, з тых творцаў, чые імёны нават не былі вядомыя. Тут я звяртаю ўвагу на тое, што важна рэканструяваць не толькі тэкст і еўрапейскі кантэкс той культуры, але і яшчэ вельмі складаны падтэкс. Тая культура, якая адкрылася, магчыма, не такая, як бы нам хацелася, не такая, як у нашых суседзях. Яна па-еўрапейску адкрытая, ажывяная, донарская, не зусім справядліва ў дачыненні да сябе. Станулі лены беларускай прафесійнай школы адбылося ў XX стагоддзі. Але важна рэканструяваць увесь падтэкс папярэдняй культуры, сказаць пра яе праўду, не толькі на мове гукаў, але і на навуковай, растлуміць, чаму творы тых ці іншых аўтараў здзіўляюць нас сваім абліччам — не беларускім, а еўрапейскім, а ў іншых выпадках менавіта выкарыстанне беларускага фальклору, якое, здавалася бы, не маглі быць, як у творчасці Манюшы. Ці як у творчасці Шапэна, які абіраўся на беларускія балачкі — не ў музыцы, а па-чалавецкі, праз прыкільнасць да балады Мікэвіча. Адбываецца велічкая гомка айчынскага музычнага мастацтва з усімі цёмнымі каляндарамі — здавалася справой абсалютна нерэальнай. Аднак ажыццяўляецца абсалютна ўтопя маэстра Фінбергера. Хутчэй за ўсё, дзякуючы інтуіцыі асобы, зацікаўленай у музычным сучасным, якое немагчыма без музычнага мінулага. Справа нацыі, якая музыка мець свае карані, някой вельмі разгалінаваная.

Так, Фінбергер умее прымудраваць ідэі. Умее адчуць, якая з іх будзе найбольш запатрабаваная ў канкрэтным часowym адрэзку. Аднак часам пра запатрабаванасць наогул чужа меркаваць, і музыка, якую прапаююць, здаецца нават рызыкаўнай. Калі не падае чомусь.

Нясвіж — хлебасольны горад. Імкнецца да гэтага. Жыве з думкамі пра турыстаў. Гатэль нова пабудавана, да бярэгае. Розныя неадаручныя ўнікаюць, калі пачынаеш унікаць у сутнасць справы. А хто бярэ візу па запрапанні ці выкліку, то ў яго таксама хапае клопату. Напрыклад, каб атрымаць літоўскую візу ў консульстве, якое знаходзіцца ў Гродне (для жыхароў Брэстчыны), неабходна туды з'ездзіць два-тры разы. А гэта амаль п'яць гадзін дарогі ў адзін бок, ды і з працы трэба адрапартаваць. А там і чаргу даведзецца адстаяць. Вось і даводзіцца звяртацца ў турагенцтва, тым больш ішо за мяжой цібе ніхто не чакае — запрашэння няма.

У турагенцтва таксама з афармленнем візу не ўсё проста. Між тым, і ў гэтым пытанні павінна быць яснасць. Не трэба абяццё — аформіць візу за 5, 7 ці 10 дзён, а неабходна канкрэтна агаварыць тэрмін. Маўляў, дакументы ў турагенцтва пажадана падаваць за 1-2 месяцы да намеру выехаць за мяжу, і тады з афармленнем візы не будзе праблем.

Я не хачу ганьбіць усе турфірмы, а кажу толькі пра сваю праблему, з якой давялося сутыкнуцца. Краям фірмаў, можна выйсці на Таццяну, Ганну, Ларысу, якія, будучыя бы, працуюць менеджарамі і абяцваюць хутка аформіць візу. Можна, сапраўды трэба патэлефанаваць ім? А ці не за лепшае паехаць не за мяжу, а на сваё лецішча? Турбот меней, а колькі радасці! Відаць, гэтым усё і закончыцца.

Сымон СВИСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

валі, да канца года яшчэ адзін м'ярокуюць адчыніць, стары паставець на рэканструкцыю. Трэба. Чысціню на вуліцах горада навялі, Палац культуры адрамантавалі — «Музы Нясвіжа» павінны быць на еўрапейскай узроўні. Ёсць чым ганарыцца Ігару Макару, старшні Нясвіжскага райвыканкома. А колькі розных адказных дэлегацый накіраваў рэканструкцыю развіццяўскага палаца давялося прыняць! Мець справядліву. І гэта зразумела. Бо, як каза Ігар Макара, «больш за 50 мільярдаў грошай было ўжо выкарыстана на рамонт, апрацоўку палаца, музэфікацыю...» Вось толькі аб'ектыўны прычыны — крызісна з'яві ў Еўропе — пераважылі завяршыць усё працы на даўня адлюстравала стагоддзям, з якога родам мы і наша краіна. Пятру Падкавыраву сьветла 100 гадоў.

Эн не ведаў пра беларускую музыку таго, што адкрылася за апошнія гады. Не заспеў часу, калі пачалі аднаўляцца вельмізначныя пласты айчынай музычнай спадчыны. Эн, ураджэнец Расіі, прыехаў у Беларусь дзякуючы Залатараву, які быў вучнем Рымскага-Корсакава. Імкнуўся прынесці ў беларускую музыку традыцыю, закладзеную прадстаўніком «Магунтай куцькі», якая вынайшла мадэль фарміравання нацыянальнай школы. Падкавыраў ствараў гэтую школу, калі яшчэ думалі, што дагэтуль нічога не было. Прыняў думка «куцькістаў», што «нацыянальнае аблічча культуры можа сфарміравацца на аснове нацыянальнай мовы і фальклору». Збіраў народныя спевы. Ды і на вершы беларускіх паэтаў-класікаў пісаў. Пісаў гісторыю народа, які палюбіў. І напэўна, зразумеў. Гэта адчуваецца, нават па назвах яго твораў: «Вечарам ля ваколіц», «Калгасная сям'я», «Хлеб ідзе». І падаецца, што кантэкс, у якім існаваў Падкавыраў, усё яшчэ жывы...

Але ж хлеб — і ў Еўропе хлеб. І 100, і 200 гадоў таму ён быў патрэбны. Ды і музыканты стваралі і дзелі таго самага кавалка хлеба. Не рамантычна?! Рэчаіснасць бярэ сваё. Нягледзячы на тое, што ў Нясвіжы ёсць публіка, гатовая слухаць сур'ёзную музыку, аднак жа цяжка абмінуць канцэрт папулярнай музыкі — свята для народа.

Нясвіж — хлебасольны горад. Імкнецца да гэтага. Жыве з думкамі пра турыстаў. Гатэль нова пабудавана, да бярэгае. Розныя неадаручныя ўнікаюць, калі пачынаеш унікаць у сутнасць справы. А хто бярэ візу па запрапанні ці выкліку, то ў яго таксама хапае клопату. Напрыклад, каб атрымаць літоўскую візу ў консульстве, якое знаходзіцца ў Гродне (для жыхароў Брэстчыны), неабходна туды з'ездзіць два-тры разы. А гэта амаль п'яць гадзін дарогі ў адзін бок, ды і з працы трэба адрапартаваць. А там і чаргу даведзецца адстаяць. Вось і даводзіцца звяртацца ў турагенцтва, тым больш ішо за мяжой цібе ніхто не чакае — запрашэння няма.

У турагенцтва таксама з афармленнем візу не ўсё проста. Між тым, і ў гэтым пытанні павінна быць яснасць. Не трэба абяццё — аформіць візу за 5, 7 ці 10 дзён, а неабходна канкрэтна агаварыць тэрмін. Маўляў, дакументы ў турагенцтва пажадана падаваць за 1-2 месяцы да намеру выехаць за мяжу, і тады з афармленнем візы не будзе праблем.

Я не хачу ганьбіць усе турфірмы, а кажу толькі пра сваю праблему, з якой давялося сутыкнуцца. Краям фірмаў, можна выйсці на Таццяну, Ганну, Ларысу, якія, будучыя бы, працуюць менеджарамі і абяцваюць хутка аформіць візу. Можна, сапраўды трэба патэлефанаваць ім? А ці не за лепшае паехаць не за мяжу, а на сваё лецішча? Турбот меней, а колькі радасці! Відаць, гэтым усё і закончыцца.

Сымон СВИСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

# НЕ ТЫЦКАЦЬ НОСАМ І НЕ ВЕЛАЦЬ ЯГО Ж

## Першае беларускі бок раіць ПАСЕ, а другое паступае ў адказ: маўляў, статус спецапрошанага атрымаць можна — у выпадку адмовы ад прымянення смяротнай кары

ВЯЛІКАЙ палітыцы не адмовіш ва ўплывоваці, а народнай дыпламатыі — у эфектыўнасці. Што ні кажыце, а менавіта кантакты паміж людзьмі маюць міжнародныя адносіны, адуэляюць іх. Спрыяе ім найперш лабарцізмства. Пакрысе ўзвядзюцца такія масткі паміж Беларуссю і Францыяй. Так сябруюць, напрыклад, гарады ў Глыбокае і Фёр. Ёсць задумы правесці ўзаемныя стажыроўкі ў галіне сельскай гаспадаркі для навуцэўцаў. Чакаецца таксама, што кіраўнікі аграрных прадпрыемстваў Глыбоцкага азнамяцца з вопытам французскіх калеў у фермерскіх гаспадарках акруі Фёр. Ну і куды ж без крос-культурных сувязяў: налета Глыбока будзе прэзэнтавана ў сваім лабрацізме (выставам, выступленнямі артыстаў мастацкай саммадэінаціі, спартсменаў), а праз год на нашым баку пройдуць Дні горада Фёр. Палешацэ ўзаемаадносіны і моладзевы абмен. Нядаўна французская дэлегацыя на чале з сенатарам Жан Клодам ФРЭКОНАМ гасцявала на Глыбоцкім.

У праграме візў знаёміцца час і для сустрэч у сталіцы. Дэлегацэў прымае ніжняя палата парламента. Напэўна, размова хутка перацякне ад двухбаковага міжрэгіянальнага супрацоўніцтва да адноснаў Беларусі з еўраструктурамі на міжпарламенцкай лініі. Тым больш што кіраўнік дэлегацэі не толькі член сэната ў сваёй краіне, але і дпутат Еўрапарламента, і наменскі старшыні французскай дэлегацэі ў ПАСЕ. Ён сам перавёў дэлегацэў у гэце разчыцца, і наменскі старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар КАРПЕНКА, які звычайна не саромецца ў ацэнках, выказвае востра і досыць катарычна, не стухаваючы на гэты раз.

— Калі вы паглядзіце на мяне, то бачыце, што я ўжо не школьнік за парты, каб з ПАСЕ мяне пастаянна гразілі пальцам і казалі «Вы нешта там у Беларусі робіце не так!», — адначыў палітык, удакладніўшы перад тым, што выкажа сёе-тое з асабістага ўспрымання. — Мы старэйлі ў парламенце рабочую групу, якая вывучае пытанне аб магчымаці ўвядзення маратарыі на смяротную кару. І мяне падаецца, што вост гэтыя разгаліцы (ПАСЕ адносна сітуацыі ў Беларусі).

— Аўт, які з'яўляецца з зайдзронай перыядычнасцю, толькі шкодзяць выразнаму гэтага пытанню. Я нявыпадкова сказаў, што ўжо вырас з-за школьнай парты, таму што ў нас таксама ёсць пэўная

ён падзяліўся сваім цвёрдым перакананнем, што міжпарламенцкі дыялог павінен будавацца на ўзаемавазе і прынцыпах роўнасці. — На жаль, на сёння ў нас пачуць няма такога добрага разумення з Еўрапарламентом у гэтых пытаннях, — заўважыў наменскі старшыні пастаяннай камісіі.

Пры гэтым ён назірае існую карціну ў двухбаковым фармаце адноснаў:

— На міжнацыянальных, двух баковых узроўнях мы знаходзім гэтае разуменне з боку нашых калеў — парламентарыяў краіны ЕС.

Не выключэнне — і ўзаемадзеянне з французскімі бокам: — Мы ведаем вашы сяброўскія адносіны да нашай краіны і падтрымку нашай краіны на міжнароднай арэне ў рамках міжпарламенцкіх арганізацый.

Беларускі палітык заклікае прыняць да ўвагі, што Беларусь яшчэ маладая дзяржава: — Вядома, у нас могуць існаваць і нейкія праблемныя пытанні, якія трэба вырашаць. Аднак мяне падаецца, што палітычны дыялог павінен весіцца без якіх-небудзь умоў, дыктату. І магчыма, гэты дыялог будзе садейнічаць засвоіванню тых еўрапейскіх каштоўнасцяў, пра якія нам так шмат гавораць.

Парламентарыі акцэнтаў гатуюцца беларускага бок да супрацоўніцтва і ў рамках ПАСЕ, і ў фармаце Еўразон (парламенцкай структуры Усходняга партнёрства) — на умовах раўнапраўя. Спладар Фрэнкэн згодны з беларускімі калегам і тым, што Беларусь вярта браць актыўны ўдзел у працы еўрапейскіх міжпарламенцкіх утварэнняў. Пры гэтым еўрапейскі палітык мякка, але настойліва нагадвае пра важнасць выканання пэўных умоў. У прыватнасці, прытрымлівання права чалавека і найпершага з іх — права на жыццё. Сенатар перакананы, што для Беларусі ёсць усё шанцы вярнуць статус спецапрошанага ў ПАСЕ пры адмове ад прымянення вышэйшай меры пакарэння...

Ала МАЧАЛАВА.

ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Учэбная нумар паліцы: 100089816
Вид деятельности: Монтажно-наладочные работы
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Орган управления: Юр. лицо без вед. подчиненности
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 13

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г.
Таблица с 4 столбцами: АКТИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода.
Содержит разделы I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ и II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Отчет о прибылях и убытках с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
Таблица с 4 столбцами: Наименование показателей, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период прошлых лет.

# ЗАДАНИЕ РЕПАРЦЁРУ АТРЫМАЦЬ ВІЗУ ХУТКА

## Нататкі наўнага падарожніка

Шэнгенскую візу для паездкі ў Літву можна атрымаць праз турстычнае агенства. І мяне думалася, што гэты спосаб самы лёгкі і даступны для звычайнага грамадзяніна.

У Мінску 35 турстычных фірмаў прапаююць сваю дапамогу ў афармленні візаў у Літву, ёсць яны і ў Баранавічах. Патэлефанаваў у «Гулвер», «Ветразь», «Калумб» і пацікавіўся, на якіх умовах яны працуюць. Выбраў «Ветразь», бо ў гэтым агенстве была найменшая цена за паслугу.

Узяў на працы выліску з працоўнай кніжкі, даведку аб заробку за паўгода, пашпарт, грошы і паехаў у турагенцтва.

Амаль усё фірмы абяцалі аформіць візу за 10 дзён, і я быў упэўнены, што за 25 мая візу атрымаю, бо ў «Ветразь» прыйшоў 11 мая. Акрамя гэтага, калі ты плаціш грошы, то ўяўляеш для фірмы пэўную цікавасць. Гэта я так дамаў.

Падчас размовы з супрацоўніцай фірмы я зразумеў, што ўсё больш складана. Аказалася, што неабходна браць новую даведку аб заробковай плаце, бо я ўжо атрымаў зарплату за красавік. Акрамя 60 еўра за візу і 145 тысяч за паслугу, трэба было ў банку на 200 еўра купіць чэкі, і хоць іх затым можна будзе абмяняць зноў на еўра, але гэта ўсё ж турботы. Тым не меней можна было б закрыць і іх, калі б не пачуў, што на афармленне візы фірма патрэбна 18 дзён. На гэтым і разышліся.

Патэлефанаваў у турагенцтва «Калумб» і там паабяцалі аформіць візу за дзясць дзён. Ніякі чэкаў не трэба купляць, неабходна заплаціць 80 еўра і 95 тысяч рублёў ды прынесьці здымак.

За 12 тысяч тры фотакарткі зрабілі за дзясць хвілін, і я падаўся ў турфірму. Там сустрэлі ветліва, паглядзелі дакументы, пагарталі пашпарт і падало, што ўсё будзе ў «актуры». Але мяне хваляў турэрмін, бо ў Літву неабходна было выехаць абавязкова 25 мая, і я пра гэта нагадваў супрацоўніцу. Жанчына кудысьці патэлефанавала і сказала, што на гэты тэрмін візу аформіць немагчыма.

— А на 2 чэрвеня можна?
— Б'ю яшчэ такі варыянт, а гэта ўжо 22 дні. Супрацоўніца зноў пачала набіраць нумар тэлефона, а затым завіла:

— Кур'ер прывязе візу ў гэты дзень а 10 гадзіне увечары.
— Але ж мне 2 чэрвеня неабходна быць ужо ў Літву.
— Паедзеце трэцяга.
— А ёсць гарантыя, што візу прывязуць вечарам?
— Я гарантаваць не магу, бо ад мяне гэта не залежыць. А хто ведае, як там будзе ў консульстве.

Здаецца, на гэтым і закончылася мая паездка ў Літву. Ехаць у Мінск і хадзіць па розных турстычных фірмах ужо ахвоты няма.

Калі напісана ў інфармацыйнай даведцы, што тэрмін вываду візы дзясць дзён, то вершы, што адлік ідзе ад дня падачы дакументаў у фірму, і ніхто ў размове з табой па тэлефоне гэтага не абярагае. Розныя неадаручныя ўнікаюць, калі пачынаеш унікаць у сутнасць справы.

А хто бярэ візу па запрапанні ці выкліку, то ў яго таксама хапае клопату. Напрыклад, каб атрымаць літоўскую візу ў консульстве, якое знаходзіцца ў Гродне (для жыхароў Брэстчыны), неабходна туды з'ездзіць два-тры разы. А гэта амаль п'яць гадзін дарогі ў адзін бок, ды і з працы трэба адрапартаваць. А там і чаргу даведзецца адстаяць. Вось і даводзіцца звяртацца ў турагенцтва, тым больш ішо за мяжой цібе ніхто не чакае — запрашэння няма.

У турагенцтва таксама з афармленнем візу не ўсё проста. Між тым, і ў гэтым пытанні павінна быць яснасць. Не трэба абяццё — аформіць візу за 5, 7 ці 10 дзён, а неабходна канкрэтна агаварыць тэрмін. Маўляў, дакументы ў турагенцтва пажадана падаваць за 1-2 месяцы да намеру выехаць за мяжу, і тады з афармленнем візы не будзе праблем.

Я не хачу ганьбіць усе турфірмы, а кажу толькі пра сваю праблему, з якой давялося сутыкнуцца. Краям фірмаў, можна выйсці на Таццяну, Ганну, Ларысу, якія, будучыя бы, працуюць менеджарамі і абяцваюць хутка аформіць візу. Можна, сапраўды трэба патэлефанаваць ім? А ці не за лепшае паехаць не за мяжу, а на сваё лецішча? Турбот меней, а колькі радасці! Відаць, гэтым усё і закончыцца.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСТАВСКОМ РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Table with 6 columns: №№ лотов, Адреса участков, Площадь, га, Кадастровый номер, Наличие ограничений в использовании, Начальная цена, рублей, Сумма подлежащих оплате расходов организатору аукциона.
Includes details about the auction on June 21, 2010, and lists three lots for sale.

Организация:  
**ООО «СТРОЙФИНПРОЕКТ»**  
 Учетный номер плателщика: УНП 690334841  
 Вид деятельности: услуги технического надзора за строительством  
 Организационно-правовая форма:  
 Орган управления:  
 Единичка измерения: млн руб.  
 Адрес: 220013, г. Минск, ул. Беломорская, д. 4а, офис 2, к. 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г.				
АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства				
первоначальная стоимость	101	9	11	
амортизация	102	1	3	
остаточная стоимость	110	8	8	
Нематериальные активы				
первоначальная стоимость	111	-	-	
амортизация	112	-	-	
остаточная стоимость	120	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности				
первоначальная стоимость	121	-	-	
амортизация	122	-	-	
остаточная стоимость	130	-	-	
Вложения во внеоборотные активы				
в том числе:	140	138	195	
незавершенное строительство	141	138	195	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>146</b>	<b>203</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы и затраты				
в том числе:	210	51	811	
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	6	6	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты	213	-	-	
расходы на реализацию готовой продукции и товаров для реализации	214	-	1	
товары отгруженные	216	-	-	
выполненные этапы по незавершенным работам	217	-	-	
расходы будущих периодов	218	45	286	
прочие запасы и затраты	219	-	-	
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
в том числе:	231	-	-	
покупателей и заказчиков	231	-	-	
прочая дебиторская задолженность	232	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	504	484	
в том числе:	241	3	5	
покупателей и заказчиков	241	3	5	
поставщиков и подрядчиков	242	174	79	
по налогам и сборам	243	-	-	
по расчетам с персоналом	244	-	-	
разных дебиторов	245	-	-	
прочая дебиторская задолженность	249	327	400	
Расчеты с учредителями	250	-	-	
в том числе:	251	-	-	
по вкладам в уставный фонд	252	-	-	
прочие	252	-	-	
Денежные средства	260	61	-	
в том числе:	261	-	-	
денежные средства на депозитных счетах	261	-	-	
Финансовые вложения	270	1 090	60	
Прочие оборотные активы	280	4	4	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 710</b>	<b>1 359</b>	
<b>БАЛАНС (190+290)</b>	<b>300</b>	<b>1 856</b>	<b>1 562</b>	
ПАССИВ				
1	2	3	4	
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный фонд				
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	-	120	
Резервный фонд	420	-	-	
в том числе:	421	-	-	
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421	-	-	
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422	-	-	
Добавочный фонд	430	15	15	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-	-	
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	-76	57	
Целевое финансирование	460	-	-	
Доходы будущих периодов	470	-	-	
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>59</b>	<b>192</b>	
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 702	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 702</b>	-	
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Краткосрочные кредиты и займы	610	48	993	
Кредиторская задолженность	620	47	377	
в том числе:	621	22	7	
перед поставщиками и подрядчиками	621	22	7	
перед покупателями и заказчиками	622	-	359	
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	7	7	
по прочим расчетам с персоналом	624	-	-	
по налогам и сборам	625	17	1	
по социальному страхованию и обеспечению	626	1	3	
по лизинговым платежам	627	-	-	
перед прочими кредиторами	628	-	-	
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	-	-	
в том числе:	631	-	-	
по выплате доходов, дивидендов	631	-	-	
прочая задолженность	632	-	-	
Резервы предстоящих расходов	640	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	650	-	-	
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>95</b>	<b>1 370</b>	
<b>БАЛАНС (490+690)</b>	<b>700</b>	<b>1 856</b>	<b>1 562</b>	
ИЗ строки 620:				
долгосрочная кредиторская задолженность	701	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность	702	47	377	
Активы и обязательства, учитываемые за балансом				
1	2	3	4	
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства				
001	239	138	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				
002	-	-	-	
Материалы, принятые в переработку				
003	-	-	-	
Товары, принятые на комиссию				
004	-	-	-	
Оборудование, принятое для монтажа				
005	-	-	-	
Бланки строгой отчетности				
006	-	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				
007	-	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные				
008	-	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные				
009	-	-	-	
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств				
010	3	5	-	
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)				
011	-	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование				
012	-	-	-	
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов				
013	-	-	-	
Потеря стоимости основных средств				
014	-	-	-	

Руководитель: **М.А. Магомедов**  
 Главный бухгалтер: **Ж.А. Павловская**  
 10 марта 2010 г.

**Прамая лінія**

# ПРОСИЦЬ СЭРЦА РАДАСЦІ

Каля 25-30 працэнтаў дарослага насельніцтва планеты жыве з павышаным ціскам. Колькасць гіпертонікаў толькі расце, прычым 1/3 людзей пра гэта не здагадваецца. Сітуацыя абумоўлена шмат якімі прычынамі. Дна з асноўных — імклівы тэмп жыцця і цесна звязаная з гэтым высокая трывожнасць сучаснасці. Нервозны стан спрыяе паварачанню унутранага слою сасуда, і тады на яго сценцы хутчэй утвараецца халестэрынавая бляшка — прадвесніца будучай сур'ёзнай праблемы. Дарэчы, псіхалагі вылучаюць два тыпы людзей. Тып А — вельмі адказныя асобы, якія за ўсё востра перажываюць, на ўсё рэагуюць. Якраз такія ў першую чаргу пакутуюць ад сардэчна-сасудзістых хваробаў. Тып Б — людзі больш лаяльныя, і гэта рэакцыя на наваколле дазваляе ім захоўваць сэрца і сасуды ў лепшым стане.



Наогул пастая 40 гадоў трэба кантраляваць свой артрэрыяльны ціск, які ў норме не павінен перавышаць лічбы 140/90. Калі ён павышаны, неабходна абследавацца, паколькі артрэрыяльная гіпертанія — гэта пашкоджанне сэрца з развіццём сардэчнай недастатковасці, пачатак пашкоджання сасудаў галаўнога мозгу і нырак, якія ў найбольшай ступені пакутуюць пры згаданым захворванні. Для папярэджвання ускладненняў вельмі важным будзе не толькі пажыццёвы прыём прэпараты, а фіз

— **Мінск, Настасся Ільінічэна. Перанесла інфаркт, прымаю прызначаныя мне доктарам прэпараты, але ж самадчуванне ад некаторых з іх вельмі дрэннае. Пакутую ад галаўнога болю. Ці не прыдумалі яшчэ таблетак з мінімальнымі лабочнымі эфектамі?**  
 — Вучоная імкнуча стварыць поліпілолю, якая будзе валодаць тымі эфектамі, якіх чіпер можна да сягнуць з дапамогаю толькі некалькіх прэпаратаў. Пакуль жа такой пілолі няма, мы прызначаем некалькі прэпаратаў у дзень з розных груп. Прэпараты павінны зніжаць ціск і не быць супрацьпаказанымі пры наяўнасці той ці іншай спадарожнай паталогіі. Такія лабочныя эфекты, як рэдзі плас, развіццё розных блядак — звычайна могуць быць ад бэта-блакараў і метабролалу. Амладыпін часта дае ацёкі на нагах. Праўда, з'явіліся новыя прэпараты гэтай групы, напрыклад, перкамэн, які дае менш ацёчнасці. Ад нітрату могуць узнікнуць галаўныя болі. Але гэта — не лабочны эфект, а дзеянне самога прэпарата, паколькі ён расшырае вены арганізма, у тым ліку і галаўнога мозгу. Божа добра здымаецца прыёмам валідолу. Нітраты можна замяніць на малдсідамін, дыласідом, сіднафарм. Аднак пра свае адчуваныя неабходна гаварыць доктару, які ўсё патлумачыць, пракантрале электракардыяграму.

Любыя непрыемныя адчуванні — не нагода для адмовы ад прэпаратаў, паколькі ўсе яны абараняюць чалавека ад інфаркту.  
 — **А што акрамя таблетак можна спрыяць пажыццю ціску?**  
 — Вельмі добра ўплывае на наш псіхалагічны стан сваякая жывёла — катка, сабакі. Паводле англійскіх даследаванняў, людзі, якія перанеслі інфаркт ці інсульт і мелі пастаянны кантакт з каткамі-сабакамі, жылі даўжэй, чым тыя, хто сядзеў на адных таблетках і ў адзіноце.  
 — **А як лячыць ад артрэры-**

зіяпрадурды, але і змена ладу жыцця — правільнае харчаванне, умераная фізічная нагрузка, адназначнае адмаўленне ад курэння. Адначасова нельга сядзець за рухану тое, пра што было сказана вышэй. Якія б суперпілолі ні прызначалі урач хвораму на гіпертанію, пастаянна змяніць уэрэжэнні, хранічны стрэс, які узнікае ў выніку адсутнасці ўмення расслабляцца і акінтаваць увагу на становачых момантах жыцця, здольнасці аднойчы прывесці такога чалавека да катастрофы. Нягледзячы на тое, што медыцына непадуладна змяніць спадчыннасць, адмяніць узрост, паўплываць на асароддзе, я

— **А што рабіць, калі ў выніку прыёму прэпарату ціск рэзка зніжаецца?**  
 — Звярнуцца па дапамогу да ўчастковага ўрача, каб памяняць прэпараты. Цяпер на базе сталічных, раўных паліклінічных створаных кардыялагічных службаў. Кожны раён мае сваю цэнтральную раённую паліклініку, дзе ёсць кардыялагічны цэнтр. Калі ўчастковым урачу нешта будзе не зразумела, ён звернецца да калегі — кардыялога. Тым не менш трэба знайсці магчымасць падтрымліваць са сваім лэчачым урачом пастаянны кантакт. Па-другое, трэба адпаведным чынам ставіцца да прызначэнняў. Пацыент павінен быць прыліплым да лекавання, паверыць у яго, а калі адзін раз выпілі і забылі, то гэта не лэчэнне.  
 — **Мазыр, Ларыса. Якімі павінны быць лічбы халестэрыну?**  
 — Ціск і халестэрыну людзям ва ўзросце пасля 40 гадоў трэба кантраляваць пастаянна. Сёння завываныя значэнні таго ж халестэрыну мы назіраем нават у маладых людзей. Норма халестэрыну — 5,2 ммоль/л. Для чалавека, які перанес інфаркт, — 4,5.  
 — **Калі ёсць высокі ціск, халестэрын, можна самому пайсці і зрабіць кардыяграму ці ўсё ж такі спачатку трэба ісці на прыём да ўрача?**  
 — Можнае рабіць гэты даследаванне, а потым прыйсці з ім да доктара, таму што абследаванні яшчэ нікога не вылучылі. Доктар уважвае пасе «за» і «супраць». Што найперш патрабуецца ад пацыента, дык гэта саньчы за дзіцяці, атрымаць стаўночыя эмоцыі.  
 — **Змена харчавання можа істотна паўплываць на ўзровень халестэрыну ці знізіць яго можна толькі з дапамогаю лекаў?**  
 — Трэба ўжываць прадукты мора. Сухоу марскую капусту можна здрабніць і дадаваць у суп, напрык-



лад. Паболей марской рыбы. 400 г садавіны і гародніны, напрыклад, памідор, гурок і два яблыкі ў дзень. Добра зніжаюць халестэрын баклажаны, кабачкі, тыя ж яблыкі. Добра ўплывае на гэта любая клятчатка, так што можна нават набывць у аддзелах здаровага харчавання здарэную клятчатку і дадаваць па лыжцы ў кашу, ёгурт, салату, суп. Ільняны алей, які вельмі падыгодзіць беларусам, ёсці лыжкамі ніхто не прымушае, а дадаць у стравы варта. Добра выкарыстоўваць і гарчычны алей.  
 — **А як правільна ўжываць жывёльныя тлушчы?**  
 — Іх колькасць не павінна перавышаць у нашым рацыёне 1/3 частку ад алей. Істотна трэба абмяжоўваць або не ўжываць наогул маргарын. Маса для хворага на ішэмію — гэта курцыя без скуры, індычына, старая ялавічына. Ліверныя прадукты — печань, ныркі, мазгі — не ўжываць, паколькі яны ўтрымліваюць вялікую колькасць халестэрыну. Каўбасы — абсалютна не карыснае ежа, паколькі яны ўтрымліваюць вялікую колькасць харчовых дабавак. Яйкі курныя і перапелчыны ўжываць трэба, паколькі ў жаўтку ёсць не толькі сам халестэрын, але і рэчывы, якія з ім змагаюцца, незамежныя тлушчы амінакіслоты.  
 — **Якімі простымі спосабамі можна скараціць колькасць солі ў рацыёне?**  
 — Не набываць гатовыя прадукты, а гатававаю ежу імкнучыся не дасольваць. Трэба больш актыўна карыстацца прыправамі, патрушкі, кропам, лімонным сокам.  
 — **Што спрыяе выяўдзэнню вадкасці ў арганізме?**  
 — Перш за ўсё не трэба ўжываць соль. Вада патрэбна, таму варта абмяжоўваць не яе, а толькі соль.  
**Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАУКО. (Працяг будзе.)**  
**Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.**

**РЫБУ ЛАВІЛІ СЕТКАЙ**  
 Двое жыхароў вёскі Велута Лунінецкага раёна сеткай здабывалі рыбу, але былі затрыманяны супрацоўнікамі інспекцыі па ахове жывёльнага і расліннага свету. За 107 рублёў ім даведзена запаліцца кампенсация ў суме 4 305 000 рублёў, а яшчэ штраф.  
**Яна СВЕТАВА.**

**Неўзабаве праверым Еўропу чакае малы ледавіковы перыяд?**  
**МІЖНАРОДНАЯ** група вучоных з Інстытута даследаванняў Сонечнай сістэмы імя Макса Плана у Катленбург-Ліндау (Германія) устанавіла сувязь паміж зніжэннем сонечнай актыўнасці, якое назіраецца цяпер, і незвычайна халоднымі зімамі ў Еўропе.  
 Сёння так званы лік Вольфа бліжэ да нуля, што азначае практычна поўную адсутнасць плямаў на сонечным дыску. Акрамя таго, напружанасць магнітнага поля Сонца незвычайна нізкая. Цяперашняе зніжэнне сонечнай актыўнасці не можа быць абумоўлена толькі цыклічнымі ваганямі. Паводле назіранняў, з 1985 года сярэдняе святла, якое дасягае паверхні Зямлі, таксама хутка змяншаецца. З 1950-х гадоў гэты паказчык змяншаўся на 22 працэнты, хоць гэта адбылося не толькі па віне Сонца, але і з-за забруджвання паветра часцічкамі пылу.  
 Паводле меркаванняў навукоўцаў, тэндэнцыя да зніжэння сонечнай актыўнасці можа прывесці да паўтарэння ў Еўропе Маўндраўскага мінімуму — малага ледавіковага перыяду з 1645 на 1715 год (атрымаў назву па імені англійскага астранома Эдварда Уолтара Маўндра, які выявіў гэту з'яву пры вывучэнні архіваў назірання Сонца. Па падліках Маўндра, за гэты перыяд на нашым свеціле назіралася ўсяго калі 50 сонечных плямаў замест звычайных 40—50 тысяч.)  
 Верагоднае паўтарэння гэтай падзеі азначае, якая сёння пакуць у 8 працэнтаў. Пры гэтым вучоная не адмаўляецца і факту наяўнасці пагрозы глабальнага пацяплення, якое будзе выяўляцца ў больш рэзкім кантынентальным клімаце.  
**Іна АРЭХАВА.**

**Падрабязнасці МАХЛЯР РАБІЎ ГРОШЫ НА АЎТАМАТАРАХ**  
 У Магілёве затрыманы махляр, які за паўгоду заваладаў 7,7 млн рублёў. Яго злучэнню з дзейнасцю спыніла ўпраўленне Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці.  
 Даверлівымі «кліентамі» 28-гадовага махляра былі аўтаматары і плацілі яны грошы за спрыянне ў вырашэнні праблемных пытанняў у Дзяржаўтінспекцыі. Малады чалавек знаёміўся з людзьмі ў кавярнях, на вуліцах, у гарах і ненавялізкія прапановаў свае паслугі. На словах, спектр яго ўплыву на ДАІ быў шырокі: ад атрымання вадзіцельскага пасведчання, перадачы экзаменаў на розныя катэгорыі да зняцця адміністрацыйнага спганання за кіраванне аўтамабілем у нецярпым стане.  
 Насамрэч, паведаміў начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела УДФР КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр ШАРОЙКІН, махлярчын нідзе не працаваў і неадрававаў быў асуджаны за аналагічныя злачынствы, практычна штогод ад 2000 года. Свае «паслугі» ён ацэньваў ад 150 да 300 долараў, некаторыя людзі аддавалі ў якасці аплаты ноўтбукі і мабільныя тэлефоны. Вынік — незаконныя даходы болей за 2600 долараў.  
 Цяпер у дачыненні да махляра распачаты 20 крмінальных спраў, яму пагражае зняволенне ад 2 да 7 гадоў.  
**Ілона ІВАНОВА.**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ**  
 РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 мая 2010 года проводит 7-й открытый повторный аукцион на 8-м открытом аукционе по продаже имущества республиканской собственности

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Пробег в км/наработка в м/ч (износ %)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
49.	Комплект элементов металлоконструкций СРМ-10,8х «ОН», 4 кат.	г. Лунинец, в/часть 65408	1976	70 %	20 000 000	2 000 000
50.	Кран автомобильный КС-2572А1 № 8304237 на шасси УрАЛ-375Н ш. 397681, дв. 257901, 4 кат.	н.п. Станьково, в/часть 74962	1983	679,7 м/ч	15 000 000	1 500 000
51.	Топливозаправщик ТЗ-22М (без тележки), ш. 577823, дв. 418683	г. Михановичи, в/часть 52188	1983	38503	31 000 000	3 100 000
56.	ПСГ-240 с/о 010488 на УрАЛ-4320, ш. 087750, дв. 182696, 4 кат.	г. Михановичи, в/часть 52188	1988	82941	22 000 000	2 200 000
57.	ПСГ-240 с/о 101185 на УрАЛ-4320, ш. 046616, дв. 819783, 4 кат.	г. Михановичи, в/часть 52188	1985	20319	43 000 000	4 300 000
58.	ПСГ-240 с/о 010288 на УрАЛ-4320, ш. 084843, дв. 158562, 4 кат.	г. Михановичи, в/часть 52188	1988	53082	34 000 000	3 400 000
59.	Автотрактор Урал-43202, ш. ХТР432020-01 10105074, дв. 330660 рама 21245 4 кат.	н.п. Цель, в/часть 61732	1985	148905	8 000 000	800 000
60.	Грузовой КамАЗ-3317, ш. 0039592, дв. 0187122, 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/часть 48668	1987	182282	8 000 000	800 000
61.	Автомобиль АЦ-8,7 — 5320 с/о 2527, на шасси КамАЗ-5320, ш. 0318113, дв. 0325851, 4 кат.	н.п. Михановичи, в/часть 52188	1988	46543 235 м/ч	27 000 000	2 700 000

Аукцион состоится по адресу

# УДЗЕЛІ Ў ДУДУТКАХ УДАРЫ...

## Юбілейны фэст дудароў праходзіць у Беларусі

Ілья ЛАПАТО

ЧАТЫРЫ дні доўжыцца сёлета дзясятая па ліку дударскі фэст. Фінішуе ён 19 мая на танцавальнай пляцоўцы сталічнага парка Чалюскінаў. Афіцыйны ж старт сёлета быў дадзены ў Дудутках — месцы, якое правамерна можна назваць турыстычным брэндом Беларусі. І хоць у ім шмат штучнага, ягоныя акцыі, як кажуць — каб людзям падабалася. А людзям падабаецца. Адны едуць сюды па дражкі, другія — на страусу паглядзець, трэція — па вясковую атмасферу. 15 мая суды ехалі на дударскі фэст.

### Дудуткі. Асаблівасці нацыянальнага татэмізму

Кузня, млын, бровар, сыраварня, хлебапякарня, карчма. Дзе заходзіць — там і хады, што захоцца — тое і глядзі. А як не з пустым гаманцом — то і да гандлёвых радоў падыдзі. Агледзеўшы пару-тройку «крамаў», зрабіў для сябе адкрыццё: гэта ж колькі забавонаў было ў нашага брата-беларуса?! Як бы там ні было ўчора, а сёння гандлярны сваю справу ведаюць. Тым жа школьнікам, для якіх ладзілася адмыслова экскурсія, прапаноўвалася набывць амаль што поўны «набор паганцаў». Гліняны конь для здароўя і бізнэсу, свісткі «Наша русалка» (каб кімкіра не прывтавала — тлумачылі малым), грашовая жаба, кот «пад лаваю для славы». Нават гліняныя анёлкі за Вгі0 тыс. — «будуць маліцца і прыносіць удачу». Побач з такім анёлкам — «гламурная бабая ў стрынгах», усёго за Br25 тысяч. Малым паказвалі паясы-абярэгі, брыль-абярэгі і нават закладкі-абярэгі — і школьнікі куплялі! Па дзверты закладкі, па грашовы жабе, па гліняным кані для бізнэсу...

Тыя, хто па экскурсіях не хадыў, снюдаліся па двары і зазіралі разпораў у заасад.

— Ой, глядзі — конь Ой, глядзі — сабака! Ой, глядзі — качка! — як іншай планеты, касавурыліся аезджыя турысты на жывёл... Тыя маўчалі і касавурыліся ў адка.

### Дударскія штучкі

Самі дудары сваю «дуду» называюць «інструмантам». Сябе яны дзеляць на пакаленні — хвалі адраджэння дударскай традыцыі. І як паказаў прэс-канферэнцыя — неадарма. Прадстаўнік кожнай хвалі мае сваю пазіцыю і свой досвед у пытанні папулярызацыі беларускай багірэс.

— Часам пытаюць: дуда? Ірландская? Калі не, то як трапіла на Беларусь? Гэта некарэктнае пытанне, — разважае дудар **Тодар Курэвіч**. — Мы маем фальклорныя матэрыялы, якія сведчаць, што інструмент суды імпартаваны не быў. Паўныя тыпы — так, але толькі тыя інструменты, якія прывозілі з сабой замежныя найміты (тыя ж шатландцы, якія ў ВКЛ служылі ў войску). Этнаграфічныя ж звесткі сведчаць пра тое, што ў нас гэты інструмент зародзіўся яшчэ ў дахрысціянскай часы і быў створаны з рога прынесенай у ахвяру казы. Увогуле ў тыя часы ён выкарыстоўваўся збожышча ў абрадах. А сёння пад дуду да нас прыходзіць танчыць і металісты, і фалькларысты... Калі б у 80-х мне хто сказаў, што народныя танцы будуць танчыць прадстаўнікі субкультуры, я не паверыў бы — тады гэта было немагчыма ўявіць. Каб засвоіць гэты духавы інструмент професійна, трэба вучыцца **не менш за 2 гады**. Фэст дудароў прайшоў сёлета 10-ы раз. На ім гунала **6 відаў дуды**: з Беларусі, Францыі і Германіі. **Каля 5 гаўдін** доўжыўся канцэрт у Дудутках. Акрамя дудароў, у ім удзельнічалі **12 дыдзю**. На увесь фэст акрэдытаваны 21 рэспірэр.

Шмат гаварылі пра тое, як зраўняць з дуды нацыянальны сімвал і ці варта гэта рабіць. Калі рабіць, то якім чынам.

— Калі мы будзем ставіцца да беларускай дуды толькі як да музычнага інструмента, то мусім прызнаць, што па дыяпазоне, па магчымасцях — шмат якім інструмантам яна прайграе, — дадае дудар **Юген Барышнік**. — Дудой акі брэндан — нікога не здзіўліў, у кожнай еўрапейскай краіне ёсць свая дуда. Беларусам варта рабіць акцэнт — дуда якая? У нас дастаткова моцная традыцыя — абрадавая, гэта трансва-масавая музыка. Адметнасць беларускай дуды менавіта ў гэтым. Таму калі збіраем пазіцыянаваць дуду як нацыянальны сімвал, мы не павінны забывацца на гэты акцэнт.

— Што будзе з дударскім фэстам праз дзесяць гадоў? Розныя ёсць варыянты, — кажа кіраўнік гурта «Стары Ольса», дудар **Зміцер Самоўскі**. — 2020 год, верагодна, стане годам вяртання яшчэ аднаго архійнага запісу. Яшчэ адна вельмі перспектыўная ідэя — спалучэнне дуды з джазавай музыкой. Мара любога дудара — эксперымент. Напрыклад, трое сутак у Дудутках будзе нон-стоп — дыдзюшка-дударская дыскатэка. У клубе «Рэактар» трое сутак будзе гукаць дударскі рок. Што атрымаецца ў дудароў з дыдзямі — гэта авантура. Раней такога не было, сёлета вы паслухаеце гэта ўпершыню.

Напрыканцы, дзякуючы пасылу журналістаў, дудары ўзялі пытанне пра досвед еўрапейскіх краін, дзе дудароў цпер не ўзнік шмат, як дударак. Беларускі ж жаночы «твар» дуды — пакуль што нешматлікі. Але, як лічаць дудары, беларуская традыцыя не прадугледжвала, каб жанчына іграла на дудзе — на дудзе ігралі выключна мужчыны. Таму рэкламаваць дуду сярод дзяўчат вялікага імкнення ў беларускіх дудароў-мужчын няма.



Фота Ілья ЛАПАТО

### Фэстывалім...

І пачаўся ў Дудутках фэст. І было сонца, і была музыка, і былі танцы. Распачынаў праграму вядомы гурт «Келіс кола». Пасля эстафеты пераняла «Расалія» — цалкам жаночы калектыў. Далей публіку радаваў славетны гурт «Стары Ольса»... Людзі раздзіліліся на дзве часткі: на тых, хто танчыў, і на тых, хто здымаў на відэа першыя.

А праз колькі соцень метраў абяляныя дзяўчаты прапаноўвалі дэгустацыю беларускіх напойч часоў Вялікага Княства Літоўскага. Дэгустацыя — рэч дармавая, таму які-нікі турыст там круціўся пастаянна. На дэгустацыю прапаноўвалася гатунак з дзесяці гарэлкі «Крамбамбуля»: і жытнёвая шляхецкая, і вішнёвая, і ячмінная...

Так як наш народ заўсёды вызначаўся сціпласцю, адной прадэгуставанай 50-грамаўкай справа, вядома, не абмяжоўвалася. Адрозніць тых, каму дэгустацыя была даспадоба, можна было ўжо праз дзесяць хвілін, калі аматары крамбамбулі кінুলі абдымацца з драўлянымі фігурамі мядзведзяў, што стаялі побач на выспе.

Калі пачалася гадоўная інтрыга суботняга вечара — сумесная ігра дудароў і дыдзюў і ўвасоблены пазней «псіха-фольк», пачыналася ігра змяркацца. Сабраўшыся каля гіганцкага вогнішча, турысты, журналісты і музыкі слухалі гучанне дуды і думалі пра сваё.

— Гэта музыка незвычайная. Хоць яе мы чуюм ўпершыню, але яна проста зачаравала нас. Беларусы — цудоўная нацыя, а фальклорныя рэчы ў вас — проста фантастыка, — рэзюмавалі «Звяздзе» студэнткі **БДУ, кітанкі Хуан Цзі і Біліка Саймэй-ці**. — А яшчэ нам падабаюцца вашы коні...

У гэтай музыцы спалучаюцца эпохі, людзі і падзеі. Слухаючы найгрышы, адчуваеш подых мінуўшчыні і настроі сучаснасці. Сёлетні фэст стаўся эксперыментальным — музыку традыцыйную сумесілі з музыкой электроннай. І хоць шмат там штучнага, гадоўнае, як кажуць, — каб людзям падабалася. А людзям падабаецца. Аўтэнтычная дуда становіцца інструмантам, актуальным для сучаснасці. Слава беларускім дударам! Слава!

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 января 2010	на 1 января 2009
1	2	3	4	5	6
1	<b>АКТИВЫ</b>				
2	Денежные средства	1101	3.1	267 829,3	227 545,2
3	Средства в Национальном банке	1102	3.2	209 683,3	181 038,2
4	Ценные бумаги:	1103		53 652,1	124 744,9
	для торговли	11031	3.3	53 652,1	111 182,4
	удерживаемые до погашения	11032		0,0	13 562,5
	в наличии для продажи	11033		0,0	0,0
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	3.4	569 617,3	557 446,6
6	Кредиты клиентам	1106	3.5	3 893 102,2	4 181 822,8
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	3.6	6 727,0	3 892,2
8	Инвестиции в зависимые юридические лица			0,0	0,0
9	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			0,0	0,0
10	Основные средства и нематериальные активы	1108	3.7	240 603,5	209 104,0
11	Деловая репутация			0,0	0,0
12	Прочие активы	1109	3.8	169 279,7	106 570,9
13	ИТОГО активы	110		5 410 494,4	5 592 164,8
14	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
15	Средства Национального банка	1202	3.9	7 412,4	7 950,0
16	Кредиты и другие средства банков	1205	3.10	1 767 118,0	2 415 542,4
17	Средства клиентов	1206	3.11	2 553 672,5	1 985 207,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	3.12	54 024,9	74 810,8
19	Прочие обязательства	1209	3.8	205 710,5	455 748,7
20	<b>ВСЕГО обязательства</b>	120		4 587 930,3	4 939 299,7
21	<b>КАПИТАЛ</b>				
22	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,2
23	Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
24	Резервный фонд	1213	3.13.1	62 008,8	44 121,5
25	Накопленная прибыль	1214		242 758,5	105 297,9
26	Фонд переоценки статей баланса	1215		92 577,6	87 728,7
27	Всего капитал, принадлежащий собственникам головной организации-банка		3.13.3	809 624,2	649 427,3
28	Доля меньшинства			12 931,9	3 477,8
29	Всего капитал	121	3.13.3	822 556,1	652 905,1
30	Итого обязательства и капитал	12		5 410 494,4	5 592 164,8
31	Капитал дочерних юридических лиц			0,0	0,0

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января 2010 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 января 2010	на 1 января 2009
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		539 513,3	424 332,4
2	Процентные расходы	2012		325 679,0	263 857,2
3	Чистые процентные доходы	201	3.14.2	213 834,3	160 475,2
4	Комиссионные доходы	2021		235 464,3	185 814,0
5	Комиссионные расходы	2022		39 064,3	40 587,1
6	Чистые комиссионные доходы	202	3.15	196 400,0	145 226,9
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	3.16	66 059,8	80 265,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	3.17	5 810,9	171,0
9	Доход в форме дивидендов	205		138,8	28,9
10	Чистые отчисления в резервы	206	3.18	106 334,3	47 106,1
11	Прочие доходы	207		288 614,2	165 072,5
12	Операционные расходы	208	3.19	328 378,1	284 821,0
13	Прочие расходы	209		55 927,1	77 090,3
14	Налог на прибыль	210		77 198,6	44 371,1
15	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	2		203 019,9	97 851,8
16	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			0,0	0,0
17	Доля в прибыли (убытке) совместноконтролируемых юридических лиц			0,0	0,0
18	<b>ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>		3.13.5	193 655,1	96 446,4
19	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая собственникам головной организации-банка			0,0	0,0
20	Доля меньшинства в прибыли (убытке)			9 364,8	1 405,4
Базовая прибыль на простую акцию				1 573,55	1 145,86
Разводненная прибыль на простую акцию				1 573,55	1 145,86

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статей капитала/наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Доля меньшинства	Всего капитал, принадлежащий собственникам головной организации-банка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел I. За год, предшествующий отчетному</b>										
1	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	102 801,2	0,0	79 419,8	172 163,7	71 365,1	425 749,8	2 038,8	427 788,6
2	Изменения статей капитала	3012	309 478,0	0,0	-35 298,3	-66 865,8	16 363,6	223 677,5	1 439,0	225 116,5
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	96 446,4	18 104,6	114 551,0	1 405,4	115 956,4
	направление прибыли									
2.2	на пополнение фондов	30122	40 167,2	x	310,8	-40 478,0	x	0,0		0,0
2.3	с учредителями (участниками):	30123	142 174,0	0,0	x	-32 938,9	x	109 235,1		109 235,1
	внесение в уставный фонд									
2.4	учредителей (участников)	301231	142 174,0	0,0	x	x	x	142 174,0		142 174,0
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-32 938,9	x	-32 938,9		-32 938,9
	операции с собственными выпущенными акциями									
2.6	перераспределение	301233	0	x	x	x	x	0,0		0,0
2.7	между статьями капитала	30125	127 136,8	0,0	-35 422,1	-89 895,3	-1 741,0	78,4	33,6	112,0
2.8	прочие изменения	30126	0,0	0,0	-187,0	0,0	-187,0			-187,0
	Приобретение дочернего юридического лица									
3	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	412 279,2	0,0	44 121,5	105 297,9	87 728,7	649 427,3	3 477,8	652 905,1
<b>Раздел II. За отчетный год</b>										
4	Остаток на 1 января 2009 г.	3011	412 279,2	0,0	44 121,5	105 297,9	87 728,7	649 427,3	3 477,8	652 905,1
5	Изменения статей капитала	3012	0,1	0,0	17 887,3	137 460,6	4 848,9	160 196,9	9 454,1	169 651,0
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	193 655,1	7 053,3	200 708,4	9 364,8	210 073,2
	направление прибыли									
5.2	на пополнение фондов	30122	0,0	x	18 500,0	-18 500,0	x	0,0	0,0	0,0
5.3	с учредителями (участниками):	30123	0,0	0,0	x	-34 842,3	x	-34 842,3	0,0	-34 842,3
	внесение в уставный фонд вкладов									
5.4	учредителей (участников)	301231	0,0	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-34 842,3	x	-34 842,3	0,0	-34 842,3
	операции с собственными выпущенными акциями									
5.6	перераспределение	301233	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0
5.7	между статьями капитала	30125	0,1	0,0	-78,4	0,0	0,0	-78,3	0,0	-78,3
5.8	прочие изменения	30126	0,0	0,0	-534,3	-2 852,2	-2 204,4	-5 590,9	89,3	-5 501,6
	Приобретение дочернего юридического лица									
6	Остаток на 1 января 2010 г.	3013	412 279,3	0,0	62 008,8	242 758,5	92 577,6	809 624,2	12 931,9	822 556,1

## СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль за отчетный период	301211		193 655,1	96 446,4
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период	301212		7 053,3	8 085,6
2.1	В том числе:				
	пероценка основных средств	3012121	3.7.1	6 506,1	15 819,4
	пероценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122	3.7.1	303,2	2 266,2
	пероценка ценных бумаг	3012123		0,0	0,0
	пероценка инструментов хеджирования	3012124		0,0	0,0
	пероценка прочих статей баланса	3012125		244,0	0,0
	ИТОГО совокупный доход за отчетный период	30121		200 708,4	114 532,0
4	Доля в совокупном доходе, принадлежащая собственникам головной организации-банка			140 495,9	80 172,4
5	Доля меньшинства в совокупном доходе			60 212,5	34 359,6

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009	2008
1	2	3	4		

**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Молдечнолес» за 2009 год**

№ строки	Наименование показателя	Ед. изм.	За отчетный период
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)	Млн. руб.	5817
2	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию	Млн. руб.	8572
3	Прибыль (убыток) за отчетный период, всего в том числе:	Млн. руб.	-2677
3.1	прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	Млн. руб.	-2755
3.2	прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	Млн. руб.	292
3.3	прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	Млн. руб.	-214
4	Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли	Млн. руб.	10
5	Просроченная долгосрочная дебиторская задолженность	Млн. руб.	-
6	Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	Млн. руб.	-
7	Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	Млн. руб.	-
8	Количество акционеров, всего в том числе:	Лиц	1081
8.1	юридических лиц	Лиц	1
8.2	физических лиц	Лиц	1080
9	Среднестатистическая численность работающих	Чел.	367



**УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 23 июня 2010 г.**

**ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже обращенного в доход государства изолированного помещения (гаража), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Олешева, 18, пом. 95 (гаражный массив № 1). Общая площадь гаража 34,2 кв.м. Инвентарный номер 500/D-63016. Начальная цена – 19 200 400 рублей.**

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 1 900 000 рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший самую высокую цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион состоится **23 июня 2010 года в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **21 мая 2010 г. по 21 июня 2010 г.** в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6.

Телефон для справок: (017) 227 40 22, www.mgcn.by.

**Закон Рэспублікі Беларусь АБ УНЯСЕННІ ДАПАЎНЕННЯЎ І ЗМЯНЕННЯЎ У КРЫМІНАЛЬНА-ПРАЦЭСУАЛЬНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**Прыняты Палатай прадстаўнікоў 9 красавіка 2010 года Ухвалены Саветам Рэспублікі 19 красавіка 2010 года**

**Артикул 1.** Унесці ў Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 16 ліпеня 1999 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2000 г., № 77–78, 271; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 9, 2/1192; № 111, 2/1242; 2007 г., № 4, 2/1292; № 264, 2/1378; 2008 г., № 1, 2/1387, 2/1394; № 6, 2/1405; 2010 г., № 14, 2/1659) наступныя дапаўненні і змяненні:

1. У артыкуле 6: дапоўніць артыкул пунктам 14<sup>1</sup> наступнага зместу:

«14<sup>1</sup>) **начальнік падраздзялення** – начальнік падраздзялення дзяняння, начальнік аддзела або аддзялення дзяняння, начальнік іншага падраздзялення органа дзяняння, службовы асоба якога ажыццяўляюць у межах сваёй кампетэнцыі вытворчасць на крымінальных справах, і ў наменскі»;

пункт 15 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«15) **начальнік следчага падраздзялення** – начальнік папярэдняга расследавання, начальнік галоўнага следчага ўпраўлення, начальнік следчага аддзела або аддзялення, а таксама іншага падраздзялення органа папярэдняга расследавання, у распардажжні якога знаходзяцца пытанні папярэдняга следства, і ў наменскі»;

пункт 49 пасля слоў «начальнік органа дзяняння», дапоўніць словамі «начальнік падраздзялення дзяняння»;

2. У частцы 5 артыкула 34: у пункце 5 словы «кіравніка следчага падраздзялення», замяніць словамі «начальніка падраздзялення дзяняння, начальніка следчага падраздзялення, начальніка»;

пункт 13 пасля слоў «адхілены» дапоўніць словамі «падарознага або»;

дапоўніць частку пунктам 14<sup>1</sup> наступнага зместу:

«14<sup>1</sup>) **накіроўваць** крымінальную справу ніжэйшаму пракурору, следчому, органу дзяняння для правядзення дадаткова папярэдняга расследавання ў выпадку перадачы судом крымінальнай справы пры выніку апраўдання пры гэтаму гавора з-за недаказнасці ўдзелу абвінавачанага ва ўчыненні злачынства, калі асоба, якая ўчыніла злачынства, застаецца нявызначанай, альбо для правядзення папярэдняга расследавання ў выпадку перадачы судом крымінальнай справы, выдзеленай у асобную вытворчасць у сувязі з апраўданнем абвінавачанага па асобных пунктах абвінавачвання з-за недаказнасці ўдзелу ва ўчыненні злачынства або пры апраўданні аднаго з некалькіх абвінавачваных з-за недаказнасці ўдзелу ва ўчыненні злачынства»;

3. У частцы 1 артыкула 37:

пункт 5 і 5<sup>1</sup> пасля слоў «адхілены» дапоўніць словамі «падарознага або»;

5. Дапоўніць Кодэкс артыкулам 38<sup>1</sup> наступнага зместу:

**«Артикул 38<sup>1</sup>. Начальнік падраздзялення дзяняння**

1. Начальнік падраздзялення дзяняння абавязаны ажыццяўляць кантроль за своечасовасцю дзяняння дзаванальніка па расследаванні злачынства, прымаць меры па найбольш поўным, усеабаковым і аб'ектыўным расследаванні абставінаў крымінальнай справы.

2. Па крымінальных справах, па якіх папярэдняе расследаванне ажыццяўляецца ў форме дзяняння, начальнік падраздзялення дзяняння мае права дараўчыць правядзення дзяняння дзаванальніка; праверяць крымінальныя справы; даваць указанні дзаванальніку аб ажыццяўленні асобных следчых і іншых працэсуальных дзянянняў, прызначэнні ў якасці абвінавачанага, кваліфікацыі злачынства і аб'ёме абвінавачвання; перадаваць крымінальную справу ад аднаго дзаванальніка другому; дараўчыць правядзення дзяняння па крымінальнай справе некалькім дзаванальнікам; удзельнічаць у правядзенні дзяняння па крымінальнай справе, якая знаходзіцца ў вытворчасці дзаванальніка; і асабіста ажыццяўляць дзяняння, карыстаючыся пры гэтым паймаўшчамі дзаванальніка.

3. Указанні начальніка падраздзялення дзяняння дзаванальніку па крымінальнай справе, якую ён раследуе, даюцца ў пісьмовай форме і абавязковыя да выканання. Пры няязкі дзаванальніка з атрыманымі ўказаннямі ён мае права, не прыпыняючы іх выканання, абскардзіць іх начальніку органа дзяняння і падаць яны крымінальную справу з пісьмовым выкладаннем сваёй прэярэннай, а пры наяўнасці з расшэннем, прынятым начальнікам органа дзяняння, мае права абскардзіць яе пракурору».

6. Першы скаж часткі 3 артыкула 39 пасля слоў «начальніка органа дзяняння», дапоўніць словамі «начальніка падраздзялення дзяняння»;

7. Частка 6 артыкула 97 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«6. Пры перадачы крымінальнай справы з аднаго органа папярэдняга расследавання ў іншы, а таксама пры накіраванні справы пракурору або ў суд, або пры перадачы справы з аднаго суда ў іншы, або з суда пракурору, або пры накіраванні справы пракурорам ніжэйшаму пракурору, следчому, органу дзяняння рэчывыя доказы адраўляюцца разам са справай, за выключэннем выкладу, прадугледжаных часткамі 2, 4 і 5 гэтага артыкула»;

8. У частцы 5 артыкула 130 слова «міліцыя» замяніць словамі «унутраныя справы»;

9. У артыкуле 165: у частцы 7 словы «другога артыкула 302» замяніць словамі «2 артыкула 302 і часткай 2<sup>1</sup> артыкула 368»; частку 9 пасля слоў «пастанова» дапоўніць словамі «(присуду)»;

10. Частку 2 артыкула 173 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«2. Да завядзення крымінальнай справы могуць быць атрыманы тлумачэнні, узоры для параўнальнага расследавання, запатрабаваны дадатковыя доказы, ажыццёлены агляд месца здарэння, труп, месцовасці, экспертызы, затрыманні і асабісты вобск пры затрыманні, а таксама можа быць праведзена вышнелітэраатура з месца пахавання (эксамуцыя)».

11. Пункт 2 артыкула 177 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«2) следчы раслічаны правядзенне папярэдняга следства, а па крымінальных справах, па якіх правядзенне папярэдняга следства неабавязкова, а таксама па крымінальных справах аб злачынствах, якія не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі, і месца дзячых злачынствах, па якіх не вызначана асоба, якая падлягае прызначэнню ў якасці абвінавачанага, – пасля выканання неадкладных следчых і іншых працэсуальных дзянянняў, але не пазней як праз дзесяць сутак з дня завядзення крымінальнай справы накіроўвае яе для правядзення дзяняння органу дзяняння»;

12. Артыкул 188 дапоўніць часткамі 5 і 6 наступнага зместу:

«5. Пры вяртанні, накіраванні пракурорам або яго наменікам крымінальнай справы для правядзення дадаткова папярэдняга расследавання, а таксама пры аднаўленні вытворчасці па крымінальнай справе, па якой яно было прыпынена або спынена, тэрмін правядзення дзяняння вызначаецца ў межах аднаго месяца з дня прыняцця справы да вытворчасці. Пра гэта пракурорам або яго наменікам выносіцца адпаведная пастанова. Далейшае падаўжэнне тэрміну правядзення дзяняння ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным артыкулам 190 гэтага Кодэкса.

6. У выпадку неабходнасці падаўжэння тэрміну правядзення дзяняння дзаванальнік выносіць матываваную пастанову аб узбуджэнні хадайніцтва аб падаўжэнні тэрміну правядзення дзяняння і падае яе адпаведнаму пракурору або яго наменіку не пазней як за тры сутак да заканчэння тэрміну правядзення дзяняння».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

ў наступнай рэдакцыі:

«6. Пры перадачы крымінальнай справы з аднаго органа папярэдняга расследавання ў іншы, а таксама пры накіраванні справы пракурору або ў суд, або пры перадачы справы з аднаго суда ў іншы, або з суда пракурору, або пры накіраванні справы пракурорам ніжэйшаму пракурору, следчому, органу дзяняння рэчывыя доказы адраўляюцца разам са справай, за выключэннем выкладу, прадугледжаных часткамі 2, 4 і 5 гэтага артыкула»;

8. У частцы 5 артыкула 130 слова «міліцыя» замяніць словамі «унутраныя справы»;

9. У артыкуле 165: у частцы 7 словы «другога артыкула 302» замяніць словамі «2 артыкула 302 і часткай 2<sup>1</sup> артыкула 368»; частку 9 пасля слоў «пастанова» дапоўніць словамі «(присуду)»;

10. Частку 2 артыкула 173 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«2. Да завядзення крымінальнай справы могуць быць атрыманы тлумачэнні, узоры для параўнальнага расследавання, запатрабаваны дадатковыя доказы, ажыццёлены агляд месца здарэння, труп, месцовасці, экспертызы, затрыманні і асабісты вобск пры затрыманні, а таксама можа быць праведзена вышнелітэраатура з месца пахавання (эксамуцыя)».

11. Пункт 2 артыкула 177 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«2) следчы раслічаны правядзенне папярэдняга следства, а па крымінальных справах, па якіх правядзенне папярэдняга следства неабавязкова, а таксама па крымінальных справах аб злачынствах, якія не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі, і месца дзячых злачынствах, па якіх не вызначана асоба, якая падлягае прызначэнню ў якасці абвінавачанага, – пасля выканання неадкладных следчых і іншых працэсуальных дзянянняў, але не пазней як праз дзесяць сутак з дня завядзення крымінальнай справы накіроўвае яе для правядзення дзяняння органу дзяняння»;

12. Артыкул 188 дапоўніць часткамі 5 і 6 наступнага зместу:

«5. Пры вяртанні, накіраванні пракурорам або яго наменікам крымінальнай справы для правядзення дадаткова папярэдняга расследавання, а таксама пры аднаўленні вытворчасці па крымінальнай справе, па якой яно было прыпынена або спынена, тэрмін правядзення дзяняння вызначаецца ў межах аднаго месяца з дня прыняцця справы да вытворчасці. Пра гэта пракурорам або яго наменікам выносіцца адпаведная пастанова. Далейшае падаўжэнне тэрміну правядзення дзяняння ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным артыкулам 190 гэтага Кодэкса.

6. У выпадку неабходнасці падаўжэння тэрміну правядзення дзяняння дзаванальнік выносіць матываваную пастанову аб узбуджэнні хадайніцтва аб падаўжэнні тэрміну правядзення дзяняння і падае яе адпаведнаму пракурору або яго наменіку не пазней як за тры сутак да заканчэння тэрміну правядзення дзяняння».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь».

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона.

Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным першадручным выданні «Нацы

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15-га пункта і 15-га пункта. Слова: Гуманітарны, Фота 3, Крона нібелунгскай сям'і, Літасе рэчыца, Памідо, Гапаліны ўбор лет, Рэка ў Закарпацкім, Балны танцы, Горда фота 5, Усходні хлеб, Пасудзіна, Горда-востры ў Белыні, Алошні моды, Малгорна дом яраў, Кара-леўскае крошча, Горда фота 1, Чарова Гродна, Літасе дрва, Міфалагічная тварыца, Буныны марок рак, Фота 2, Віска-люкі, Драбін і ляду з неба, Марой прат, Не варта капаць не вышы, Горда "Белыя вясны", фота 4, Тэатр на пад пастава, Рэка з пазлы Я.Купчы, Кагор, Прыбраў ітавае дарога, Каралавы, Літасе ў блындзе, Маюць, Аваншары, Навальніны газ, Горда "Белыя вясны", фота 4, Аваншары, Аваншары абарыны.

«ЕЎРАБАЧАННЕ» ДЛЯ КЛАСІЧНЫХ МУЗЫКАНТАЎ Выйграла флейтыстка са Славеніі

У мінулыя пятніцу адбыўся фінал 15-га міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў класічнай музыкі «Еўрабачанне» — Eurovision Young Musicians 2010. Сёлета, як і апошнія два разы, яго гаспадыняй была сталіца Аўстрыі, а фінальнае шоу конкурсу стала часткай цырымоніі адкрыцця знакамітага Венскага фестывалю мастацтваў.

— 16-гадовая скрыпачка з Нарвегіі, у выкананні якой на фінальным канцэрце прагучалі варыянты на тэмы твораў П.І. Чайкоўскага. Тройцём прызёрам стаў 19-гадовы расійскі піяніст Данііл Трыфанав, які падрыхтаваў да конкурсу «Паланез Grande Brillante» Фрэдэрыка Шапана. Усім троем прызёрам былі ўручаныя адмысловыя прызы — чырвоныя ліры, зробленыя паводле лагатыпа конкурсу Eurovision Young Musicians. Акрамя таго, за 1-е месца Ева-Ніна Козмус была адзначаная спецыяльнай прэміяй у 5000 еўра, якую маладая артыстка зможа выдаткаваць на ўдасканаленне свайго выканання ў кансерваторыі Еўропы, альбо, па жаданні, на атрыманне майстар-класаў знакамітых музыкантаў.



Дарэчы, за ўсю гісторыю музычнага «Еўрабачання» найчасцей у ім перамагалі скрыпачы і піяністы — 7 і 5 разоў адпаведна; двойчы трыумф мелі віяланчэлісты, а летась упершыню ўзяў верх кларнеціст — грэк Дыянісіас Граменас. Цяпер да гэтага пераліку «шчаслі-

Перамогу ж у музычным «Еўрабачанні» прафесійная судзейская калегія на чале з венгерскім дырыжорам Петрам Этвэшам прысудзіла 16-гадовай флейтыстцы Ева-Ніне Козмус са Славеніі. Дзячына бліскуча выканала ў фінале конкурсу сваю інтэрпрэтацыю канцэрта для флейты французскага кампазітара Жака Ібэра. Уволе Ева-Ніна Козмус ужо ўдзельнічала ў міжнародных конкурсах — з 2005 года яна паспяхова выступала ў Сербіі, Славеніі, Харватыі і Італіі.



Акампаніраваны канкурсант сімфанічнага аркестра Венскага радыё.



Каля зоркі пад назваю Сонца, на планеце пад назвай Зямля ёсць адзінае ў свеце аконца старога хаты, дзе маці жыла. У аконца глядзеліся зоркі, лашчыты тонкай галінкаю клён, і вятрычка з далёкіх пагоркаў да яго прылятаў на наклон. Я адсюль у маленстве ўглядаўся — бачыў сцезжкі, што ў далеч вялі, і сівы небакрай мне здаваўся неадасяжым ад роднай зямлі... Ад халодных касмічных паўстанкаў, у сюды даліч, дабрыву, ўбачу клён састарэлы ля ганка... ..але маці я ўжо не знайдзю.

Віншваем з юбілеем нашу дарагую Зою Ігнацьеўну ВАШКЕВІЧ. Шчасця, здароўя, дабрабыту. Муж, дзеці, в. Калачы.

ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЕМ, МАЭСТРА! У надзеле вядучага шашачнай рубрыкі ў «Звяздзе» Мікалаю Мікалаевічу ГРУШЭЎСКАМУ споўнілася 70 гадоў. Майстар спорту ішча з часоў СССР, міжнародны арбітр па кампазіцыі, ён шырока вядомы ў спартыўных колах Беларусі. Па адрасе ўдзельнічаў шашачнай рубрыкі можна добра вывучыць геаграфію краіны, бо ўдзельнічаюць аматары шашак з розных яе куткоў. І не толькі... Лісты на адрас «Звязды» ідуць таксама з суседніх краін — Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, ёсць адрасы таксама далёк, напрыклад, з ЗША. Мікалаі Мікалаевічу прыняў шчырыя віншаванні з 70-годдзем ад сваіх калегаў і сяброў па захапленні шашкамі. Мы таксама далучаемся да гэтых віншаванняў і зычым юбіляру далейшых творчых поспехаў, моцнага здароўя, шчасця! Звяздоўцы.

Геаграфія дзелавога супрацоўніцтва: Еўрапейскі саюз

Чэшская Рэспубліка

Германія

«ЦІКАВАСЦЬ ДА КААПЕРАЦЫІ І ІНВЕСТЫЦЫІ У БЕЛАРУСІ РАСЦЕ!»

У 2008 годзе ўзаемны тавараварот Чэхіі і Беларусі склаў каля 450 мільянаў долараў. У 2009 годзе ён знізіўся ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу. Ці магчыма змяніць гэту тэндэнцыю сёлета? На гэты і іншыя пытанні адказвае дарадца па эканамічных пытаннях Пасольства Чэшскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Міхал ГЕЛБІЧ.

— 2008 год быў спраўды паспяховым, — адзначыў спадар Гелбіч. — За ўвесь перыяд двухгадовых адносінаў наш гандлёвы баланс дасягнуў рэкордных адзнак. Аднак ужо ў чацвёртым квартале можна было назіраць запаволенне і нават паніжэнне, якое ў 2009 годзе дасягнула ў доларавым эквіваленте амаль 40 працэнтаў. Гэта трохі парадасальна, калі ўлічыць, што летась у Чэхіі і Беларусі двухгадовыя мэркеры прарахавалі больш за ўсё. Але мы гэта разглядаем як унёскі ў будучыню супрацоўніцтва. У астатнім, што датычыцца агульнага выніку знешняга гандлю Чэшскай Рэспублікі, то ён у 2009 годзе скончыўся са станоўчым салда 8,5 мільярд долараў, што на 56 працэнтаў больш, чым у 2008 годзе.

— Якія тэрытарыяльна-адміністрацыйныя адзінкі Чэхіі ў большай ступені зацікаўленыя ў пабудове канструктыўных дзелавых адносінаў з беларускімі рэгіёнамі?

— Супрацоўніцтва на рэгіянальным узроўні, зразумела, з'яўляецца наступным лагічным крокам для больш інтэнсіўнага ўзаемаадносінаў. Наведванне Віцебскай вобласці было першай ластаўкай. Што датычыцца наладжвання сувязяў на ўзроўні рэгіёнаў, то цяпер мы выбіраем беларускія рэгіянальнага партнёра для Аламуцкага края.

— У Беларусі існуе каля 50 сумесных прадпрыемстваў з чэшскім капіталам. Якія новыя прапановы ў гэтай галіне могуць паступіць з боку чэшскіх партнёраў у хуткім часе?

— Я перакананы, што Беларусь для чэшскіх прадпрыемстваў — вельмі прывабны рэгіён, асабліва ўлічваючы тое, што мержаваная праца Мытнага саюза з Расійскай Федэрацыяй і Казахстанам адкрывае інвестарам стахацідзе-

розных праграм, як са структурных фондаў ЕС (уступленне ў прадпрыемствы, падтрымка ўступлення на замежныя рынкі, падтрымка развіцця чалавечых рэсурсаў, уключаючы сферу міжнароднага гандлю, энергазахаваўня і г.д.), так і нацыянальным узроўні (сертыфікацыя, прамысловы ды-зайн). Аднак гаворка ідзе не толькі пра малое або сярэдняе прадпрыемства. Мы бачым і іншыя галіны, у якіх можам перадаць Беларусі нашу практыку. Напрыклад, калі казаць аб прамых замежных інвестыцыях, мы прапануем беларускім установам супрацоўніцтва з нашым агенствам па падтрымцы інвестыцый CzechInvest, дзякуючы якому ЧР некалькі гадоў запар прыцягвала самыя вялікія інвестыцыі ў Еўропе на душу насельніцтва. Пры дапамозе гэтай арганізацыі можна падрыхтаваць і іншыя праекты навучанне, напрыклад, пра гандлёвыя пераходы з буйнымі замежнымі вытворцамі да кааперацыі і субпадрадных заказах.

— У лістападзе 2009 года ў Мінску праішло першае пасяджэнне Працоўнай групы па супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі, у якой узялі ўдзел прадстаўнікі шасці чэшскіх кампаній. Якія перспектывы прапаноўваюць абмяркоўваліся падчас мерапрыемстваў? Як патэнцыйны бачыцца вам ва ўзаемадзеянні ў гэтай галіне?

— Энергетыка — гэта тая вобласць, на якой мы хочам засяродзіцца. ЧР з'яўляецца традыцыйна вытворца абсталявання для энергетыкі, як для аядзернай, так і для класічнай або альтэрнатыўнай, і ў гэтым кірунку нам ёсць што прапанаваць. Па-другое, мы з'яўляемся краінай, якая вельмі клопатліва пра сваю энергетычную бяспеку, дыверсіфікуе пастаўкі энергетычных сыравіны, будзе дастаткова рэзервы запасы ў выпадку збору, павялічвае долю вытворчасці электрычнасці з аднаўляльных крыніц, рэалізуе праграмы энергазаха-

Прамысловасць. Энергетыка. Паліва

MHG Maschinenfabrik Hombak GmbH, образованная в 1967 году как производитель специализированного оборудования, в настоящее время имеет большой выбор в поставках машин и установок для механико-технологических процессов во всех отраслевых сферах, центром которых являются:

- химическая и пищевая промышленность, производство кормов, деревообработка, переработка минералов, синтетика и пластмасс, переработка всех видов отходов.

В программу выпускаемого оборудования входят измелительные установки, сортировочные аппараты, системы отделения и смешивания, устройства для мытья и сушки и т.д. Мы выполняем заказы по изготовлению специфических устройств для клиентов, планируем и конструируем линии под ключ, оказываем поддержку при оптимизации и пересчете существующих линий, проводим лабораторные и экспериментальные опыты.

Наша работа может охватывать монтаж и внутренние работы, так же как и обучение и повышение квалификации руководящего и обслуживающего персонала. Поставка запасных и быстроизнашивающихся частей также является важной частью нашей совместной работы с клиентом.

Наш адрес: MHG Maschinenfabrik Hombak GmbH, Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken / Germany. Тел.: +49-6332-913850, Факс: +49-6332-913870, e-Mail: mhg@mhg-hombak.com, Internet: www.mhg-hombak.com

— Чэхія яшчэ ў 2008 годзе мы таксама можам падзяліцца досведам з беларускім бокам. Падчас пасяджэння разглядаліся, напрыклад, праекты ў галіне перапрацоўкі біямасы (травы) і яе выкарыстання для вытворчасці цяпла і электрычнасці, камплектацыі чэшскімі CNG рухавікамі беларускіх аўтобусу МА3, сумеснай вытворчасці розных энергетычных кампанентаў, павышэння эфектыўнасці газасховішчаў і г.д. У будучыні мы хацелі б пастаўляць важныя інвестыцыйныя комплексы, такія як, напрыклад, будаўніцтва цэплаэлектрастанцы пад ключ.

— Рэалізацыя якіх праектаў плануецца ў навукова-тэхнічнай галіне ў хуткім часе?

— У жніўні мінулага года ў Празе была падпісана дамова аб стварэнні Чэшска-Беларускага інвацыійнага цэнтру. Мару сказаць, што адным з інвестыцыйных праектаў, які мы, як пасольства, будзем падтрымліваць, з'яўляецца супрацоўніцтва ў галіне нанаэхналогіяў.

— Якія інвацыійныя падыходы прапаноўваюцца Чэхіяй для таго, каб атрымаць станоўчы вынік ад узаемадзеяння з Беларуссю ў рамках праграмы «Усходняе партнёрства»?

— 292 21 03, ул. Савіцкага, 20; 20 37 98, Віцебск; 43 23 74, Гродне; 43 25 29, Гомель; 40 91 92, Баранавічы; 47 71 94, Магілёў; 32 74 31, Бухалтарэй; 292 22 03.

http://www.zvzazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvzazda.minsk.by

СЕННЯ Месяц Маладзік 14 мая. Месяц у сузор'і Рака. Сонца Усход Заход Даўжыня дня Мінск — 5.03 21.10 16.07 Віцебск — 4.46 21.06 16.20 Магілёў — 4.53 21.00 16.07 Гомель — 4.57 20.50 15.53 Гродна — 5.19 21.24 16.05 Брэст — 5.27 21.17 15.50 Імяніны Пр. Пелагеі, Ісака, Кірылы, Мікіты. К. Веранікі, Веры, Віктара, Славаміра, Фелікса. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Надвор'е на заўтра. Геамагнітныя ўзрушэнні. Аваншары: німа прыметных геамагнітных узрушэнняў, невялікія геамагнітныя узрушэнні, слабая геамагнітная бура. Баршава +14...+17°C, Кіев +17...+22°C, Рыга +14...+19°C, Вільнюс +17...+18°C, Масква +17...+22°C, С.Пецярбург +18...+25°C.

18 мая

1920 год — 90 гадоў з дня нараджэння папы Рымскага Яна Паўла II (свпр. Караль Вайтыла). У 1946 годзе прыняў сан святара. Скончыў Ягелонскі ўніверсітэт у Кракаве, папскі ўніверсітэт «Ангелікум» у Рыме, уладкаваўся ў багаслоўі ў Бельгіі, Галандыі, Францыі. У 1963 годзе стаў архібіскупам, мітрапалітам Кракаўскім, у 1967-м — кардыналам. У 1978 годзе быў абраны кіраўніком Рымска-каталіцкай царквы, прыняўшы імя Яна Паўла II, і стаў першым неітальянцам, абраным на Пасад з 1523 года. За 21 год свайго пантыфікату ажыццявіў рэформу Рымскай курыі, правёў шэраг сінодаў у Рымска-каталіцкай царкве па найважнейшых рэлігійных і агульнасусветных праблемах. Выдаў 13 энцыклік, здзейсніў больш як 90 замежных паездак, пабываўшы ў 120 краінах свету, ён правёў таксама рэкордную колькасць беатыфікацый, прылічыўшы да ліку святых больш як 750 чалавек.

1985 год — у савецкім друку апублікавана пастанова ЦК КПСС «Аб мерах па пераадоленні п'янства і алкагалізму». Пачатак антыял-кагольнай кампаніі, якая закончылася вынішчэннем вінаграднікаў і запавненнем прылаўкаў магазінаў танымі і някасным віном.

«Слава — гэта сапраўдная атрута, яна карысная толькі ў невялікіх дозах». Анарэ дэ Бальзак (1799—1850), французскі пісьменнік.

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ І ПАРА ГОДА

Нельга не ўлічыць яшчэ адзін фактар, які вызначае характар, тэмперамент, здароўе, долю — пара года, падчас якой чалавек з'явіўся на гэты свет.

● Тыя, хто нарадзіўся ўзімку, будуць людзьмі «мярзлявымі», але вельмі старанымі, працавітымі. Пра такіх людзей у народзе гаварылі, што «на і зямля трымаецца». Народжаных зімой лічылі шчаслівымі.

● Народжаным увесну, у прыватнасці ў сакавіку, ужо жыццё не будзе хапаць самастойнасці, упэўненасці. У дачыненні да такіх людзей казалі з вялікай іроніяй: «На марцовых (сакавіцкіх) людзей такая надзея, яны ўсё жыццё маршкуюць і круціцца». Майскія дзеці самія нешчаслівыя, яны «маюцца» ўсё жыццё, у той жа час яны таленавітыя, з іх выходзіць добрая музыка, артысты, спевакі.

● Тыя, хто нарадзіўся ўлетку, звычайна запальчывыя, нявытрыманыя, злосьныя. Толькі іі чамусьці ніхто не баіцца, таму што, як кажуць «з вялікага грому дажджы не бывае».

● Народжаных увосен, калі ідзе збор ураджкоў, лічць людзьмі багатымі, зможымі, якія будуць мець добрую долю, вяткую сям'ю, самавіты капітал.

● Няўдалым для нараджэння заўсёды лічылі высокасны год. Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!

На вяселлі дачкі пракурора госці, якія выкарылі тудфілкі нявесты, атрымаў па вясем гадоў з канфіскацыяй маёмасці. — Як цяжка працаваць, калі шафра няма! — Нават паліць не хаджу, баюся, што дадому пайду... Прасілі чаргу не займаць. Пенсіонерка Сідарава зразумела, што перабрала з угнаеннямі толькі палля таго, як кабакі спалілі ёй дачную хатку.

Гэта як разумець: спачатку фраза: «Дарагі, я куплю

В сувязі з уничтожэннем пожарам жыллага дома па адрасу: Мінскі раён, д. Заболотье, ул. Поселковая, д. 18, котрый прыналежыць на праве собственности Якубовскому Я.В. (1/2 доля) і Дергай М.Н. (1/2 доля). Шомысліцкай сельскай Совет просит именуемых какое-либо родство с умершим Дергай Михаилом Николаевичем, 21.10.1951 г.р., обратиться в сельский Совет для дальнейшего правового регулирования вопроса о наследстве. УНП 600552373

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджасціцца за эмест рэкламы нясучы рэкламатэкст. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вываецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 2366. Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12